



Чырвоная звезда

Выдаецца
з 1943 г.

кошт у розніцу
500 рублёў

10

снежня

2010

пятніца

№ 98

(8574)

19
снежня
выбары Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь

Прэзідэнт
Беларусі Аляксандр Лукашэнка папрасіў беларусаў прыйсці на выбары. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў 7 снежня ў заключным выступленні на IV Усебеларускім народным сходзе.

«Вельмі вас прашу - не расслабляйцеся, не складана ж кожнаму з нас прыйсці на выбары, 19-га гэта ці 18-га, датэрмінова, - сказаў кіраўнік дзяржавы. - Кажуць, не трэба датэрмінова, а мы вас і не штурхаем да гэтага, галоўнае, каб вы прыйшлі на выбары і сказалі сваё слова». Паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі, гэта вельмі важна, каб абараніць краіну. «Гэта галоўная мая функцыя, але без вас я абсалютна бяссільны, - дадаў ён, звяртаючыся да ўдзельнікаў сходу. - Не было б вашай падтрымкі, не было б мяне. Я гэта памятаю, я гэта ведаю, таму галоўнае ў маёй палітыцы - гэта вы».

Выбарчая кампанія ў Беларусі праходзіць у стрыманай і спакойнай абстаноўцы. Такі вывад змяшчаецца ў прамежкавай справаздачы місіі АБСЕ па назіранні за выбарамі ў Беларусі, апублікаванай на сайце БДПЧ АБСЕ.

У дакуменце канстатуецца, што прэзідэнцкія выбары праводзяцца з улікам змяненняў выбарчага заканадаўства, якія ўлічваюць папярэднія рэкамендацыі БДПЧ АБСЕ і Венецыянскай камісіі Савета Еўропы.

БЕЛТА.

НОВОСТИ РАЙОНА

Ветераны спорта объединились

В республике образовано общественное объединение «Ветераны физической культуры и спорта». Первичное отделение создано и в нашем районе. На днях состоялось первое собрание. Своим лидером его участники избрали заместителя директора УСУ ДЮСШ «Мотоль», кандидата в мастера спорта Степана Степановича Моргавчука.

Уставные документы находятся в стадии формирования, но зарегистрировано отделение будет при районной организации ветеранов.

Членами этой общественной организации могут стать все желающие, кто в молодости активно занимался физической культурой и спортом, кто работал в этой сфере профессионально и продолжает вести и пропагандировать здоровый образ жизни.

В. ОЗЕРНЫЙ.

О прошлом и настоящем

В музейном комплексе имени Наполеона Орды в эти зимние дни проходит выставка работ гродненского фотохудожника Андрея Янковского, которая называется «Из века в век». На специально изготовленных планшетах представлены литографии работ Орды, где изображены места Ивановщины. А на фотографиях Янковского - те же места, но нашего времени. Фотохудожник принес ее в дар известному музею. По словам директора музейного комплекса Дмитрия Козака, выставка интересна как для пожилых людей, так и для молодежи, так как заставляет задуматься: что досталось нам в наследство от наших предков, и как мы сумели распорядиться этим достоянием. Работники музея давно мечтали о подобных материалах. Только за ноябрь ее посетили более 400 человек. Планируется, что она будет действовать до конца января будущего года.

Алла МАРЗАН.

ПОПРАВКА. Опубликованное на третьей странице в общественно-политической газете Ивановского района «Чырвоная звезда» 3. 12. 2010 г. №96 (8572) решение Ивановского районного Совета депутатов от 23 ноября 2010 года №21 «Об установлении на территории Ивановского района курортного сбора и введении его в действие» по состоянию на 10. 12. 2010 г. не обладает юридической силой в связи с отсутствием регистрации в Национальном центре правовой информации Республики Беларусь. О регистрации решения в НЦПИ будет сообщено дополнительно.

Нататкі з IV Усебеларускага народнага сходу



Каб багацелі людзі і краіна

У панядзелак і аўторак, 6-7 снежня, дэлегацыя Іванаўшчыны ў складзе адзінаццаці чалавек на чале з кіраўніком раёна Юрыем Юр'евічам Бісунюм прыняла ўдзел у рабоце IV Усебеларускага народнага сходу. Гэты велічны форум сабраў у беларускай сталіцы дзве з паловаю тысячы лепшых прадстаўнікоў краіны, каб разам вызначыць напрамкі, тактыку і стратэгію развіцця краіны на наступныя пяць год і бліжэйшую перспектыву. Пасяджэнні праходзілі ў вялікай зале Палаца Рэспублікі.

Беларусь наблізілася да галоўнай мэты - высокага ўзроўню і якасці жыцця народа. Пра гэта заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ва ўступным слове, адкрываючы IV Усебеларускі народны сход.

Прэзідэнт нагадаў, што першае такое мерапрыемства праходзіла ў крытычны перыяд жыцця краіны. Паводле яго слоў, менавіта тады, раючыся з народам, быў зроблены выбар эвалюцыйнага шляху стварэння, а не шокавай тэрапіі з раба-

ваннем людзей і ўзбагачэннем пэўнай купкі асоб.

Другі з'езд увайшоў у гісторыю тым, што на ім была прынята сучасная беларуская мадэль развіцця і вылучана ідэя, якая змагла кансалідаваць грамадства, - пабудова моцнай і квітнеючай краіны.

Трэці сход, прадоўжыў Аляксандр Лукашэнка, замацаваў высокую дынаміку сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны і паставіў новую стратэгічную задачу - стварэнне дзяржавы для на-

рода, тым самым павярнуўшы ўсю палітыку ўлады тварам да чалавека.

«Словам, рашэнні прэзідэнта Беларусі адбыцца як незалежнай дзяржаве, значна нарасціць эканамічны патэнцыял, забяспечыць прагрэсіўнае сацыяльнае развіццё», - сказаў Прэзідэнт Беларусі. Цяперашні ж сход ён ахарактарызаваў як заключны акорд усенароднага агляду спраў у краіне і вызначэння перспектывы яе развіцця.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што мінулыя пяць гадоў пасля трэцяга Усебеларускага народнага сходу сталі часам выпрабавання на трываласць беларускай сацыяльна-эканамічнай і палітычнай мадэлі развіцця. «За гэты перыяд было ўсё: эканамічныя санкцыі і палітычныя дэмаршы супраць нашай краіны, спробы дэстабілізацыі абстаноўкі з

ужываннем метадаў «каляровых рэвалюцый» і правакацый, «гандлёвыя войны» і сусветны фінансава-эканамічны крызіс, - сказаў Прэзідэнт. - Але мы не дазволілі ўцягнуць сябе ў якія-небудзь палітычныя авантуры, а напружана працавалі ў імя добра, шчасця, дабрабыту і росквіту нашай Айчыны».

«Праграма, з якой мы выходзім на гэты сход, - гэта беспрэцэдэнтны тэмпы росту эканомікі і дабрабыту народа. Інакш нельга, - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. - У сучасным свеце паважаюць моцных і лічацца толькі з моцнымі. Беларусь павінна стаць паспраўднана моцнай!».

НА ЗДЫМКУ: дэлегаты ад Іванаўшчыны са старшынёй Брэсцкага аблвыканкома К.А.Сумарам.

(Заканчэнне на 2-й старонцы)

Выборы – свободные, процедуры – прозрачные



3 декабря для членов участковых комиссий, расположенных на территории Ивановского района, был проведен тренинг на тему «Свободные, демократичные выборы – прозрачные процедуры». Организатором его выступила Ивановская районная комиссия по выборам Президента Республики Беларусь.

На основе моделирования и разрешения гипотетических ситуаций, которые могут возникнуть на участке для голосования, вырабатывались практические рекомендации и навыки для членов участковых комиссий по реализации требований избирательного законодательства, обеспечению демократичности избирательного процесса, прозрачности подсчета голосов.

С участием всех заинтересованных лиц были подробно проработаны три важнейших, завершающих этапа избирательной кампании: порядок и условия проведения досрочного голосования, голосование в день выборов и подведение итогов голосования. Особое внимание организаторами тренинга обращено на применение в ходе избирательной кампании постановлений Центральной избирательной комиссии, принятых в ноябре-декабре текущего года.

Виктор КОНОПАЦКИЙ,
начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома.

НА СНИМКЕ: во время тренинга.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

У велічнай зале Палаца Рэспублікі дэлегаты В.Л. Крыштаповіч, С.П.Халько, Н.П.Куліч, Ж.А.Варонік, І.Л.Гарбачык



Каб базацелі людзі і краіна

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Добрым стымулам павелічэння нараджальнасці стане павышэнне дапамогі па догляду за дзіцём. Цяпер яна выведзена на ўзровень бюджэту пражытачнага мінімуму. Але гэтага ўжо недастаткова. Прывязка павінна быць да сярэдняй зарплаты маці да дэкрэтнага водпуску», - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт перакананы, што паўнаўраўнаважанае сям'я - гэта сям'я, у якой нараджальнасць і растуць дзеці. «Беларускіх грамадзян павінна станавіцца больш. Для Беларусі мінімальная неабходная колькасць - 20 млн. чалавек, а аптымальная - 30 млн.», - перакананы ён.

У сувязі з гэтым Аляксандр Лукашэнка паведаміў, што меры дзяржаўнай падтрымкі будучы спрыяць росту нараджальнасці ў краіне. У будучай пяцігодцы, па яго словах, «трэба на поўную магутнасць ўключыць сацыяльны пакет і эканамічныя стымулы для сям'яў з трыма і больш дзецьмі».

На гэтыя мэты накіравана і жыллёвая праграма. «Ёсць тры дзяцей - сям'я пры будаўніцтве аплачвае не больш за чвэрць кошту кватэры або жыллага дома. Калі ў сям'і чацвёрта-пяцёрта дзяцей - гарантаваная бясплатная кватэра», - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

Сусветны фінансава-эканамічны крызіс, на жаль, не абышоў бокам Беларусі, але краіна здолела вытрымаць гэтае сур'ёзнае выпрабаванне, канстатаваў Кіраўнік дзяржавы. У Беларусі, дзякуючы ўласнай мадэлі развіцця, атрымалася прадухіліць наступствы крызісу, якія даваліся вытрымаць большасці краін свету. «Наш сацыяльна-палітычны курс не на словах, а на справе даказаў сваю эфектыўнасць», - падкрэсліў Прэзідэнт. Паводле слоў беларускага лідэра, за мінулыя пяць гадоў краіна зрабіла каласальны рывок у сацыяльна-эканамічным развіцці. Нягледзячы на цяжкасці, усе абяцанні, дадзеныя народу на III Усебеларускім сходзе, выкананы.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што за апошнія паўтара дзесяцігоддзя краіна даказала сваю палітычную і эканамічную самастойнасць. Пацвярджэннем гэтага з'яўляецца пастаянны эканамічны рост, абнаўленне асноўных вытворчых фондаў, павышэнне дабрабыту народа. Сярэднегадавы тэмп эканамічнага развіцця Беларусі ў мінулай пяцігодцы склаў каля 8%. Вышэй ён толькі ў 12 краін свету.

За пяць гадоў у Беларусі створана 185 новых прадпрыемстваў, больш за 320 - кардынальна мадэрнізаваны. У цэлым краіна выйшла на аб'ёмы экспарту тавараў і паслуг звыш \$25 млрд. у год. Выпуск інавацыйнай прадукцыі павялічыўся больш чым у 4 разы. Па сутнасці, за пяцігодку абноўлены, а на некаторых прадпрыемствах шматкроць, увесё мадэльны шэраг. Гэта велізарная праца інжынераў, канструктараў, вучоных, рабочых і служачых.

Прэзідэнт адзначыў, што праводзімая ў краіне работа ў мінулым па сваіх маштабах і складанасці не ідзе ў параўнанне з тым, што трэба будзе зрабіць. Наступная пяцігодка стане перыядам абнаўлення, нацэленым на якасна новае развіццё Беларусі. «Стратэгічная мэта - увайсці ў лік першых 50 краін свету з найвышэйшым індэксам развіцця чалавечага патэнцыялу», - сказаў Прэзідэнт, падкрэсліўшы пры гэтым, што высокіх жывіцёў узровень беларускіх грамадзян - не проста мэта, гэта сэнс праводзімай дзяржаўнай палітыкі.

Узровень і якасць жыцця чалавеча,

па яго словах, вызначаюць пяць найважнейшых складнікаў: паўнаўраўнаважанае сям'я, здароўе, адукацыя, рэальныя даходы, камфортнасць жыцця.

Другая частка першага дня работы сходу праходзіла па-за сценамі Палаца Рэспублікі. Дэлегаты раздзяліліся па профільных секцыях і працавалі не пасрэдна аб'ектах. Групы наведвалі 19 прадпрыемстваў і арганізацый сталіцы і Мінскай вобласці, абмеркавалі асноўныя моманты Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на бліжэйшыя пяць гадоў.

7 снежня Аляксандр Лукашэнка прыняў актыўны ўдзел у дыскусіі па важнейшых пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны.

У прыватнасці, кіраўнік дзяржавы запатрабаваў наведваць парадак і ўмацаваць дысцыпліну ў будаўнічай галіне.

Асаблівую ўвагу ён удзяліў пытанню зніжэння кошту праектна-каштарыснай дакументацыі, якая павінна быць «без усялякіх наваротаў». Прэзідэнт заклануў і тэму ўвядзення ў Беларусі еўрапейскіх норм у будаўніцтве, а таксама ўхвалення недахопаў на аб'ектах.

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што ёсць рашэнне правярыць усе нядаўна ўведзеныя ў эксплуатацыю аб'екты, і калі выявіцца брак, дапушчаны па віне будаўнікоў, то будучы прыняты самыя строгія меры да вінаватых.

Кіраўнік дзяржавы таксама запатрабаваў у найкарацейшыя тэрміны ліквідаваць праблемы з харчаваннем дзяцей у школах (пытанне школьнага харчавання было ўзнята адной з удзельніц форума).

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што ў свой час, нягледзячы на складаныя эканамічныя пункты гледжання перыяд, прыняў рашэнне аб тым, каб карміць у школах дзяцей. «Тады было сказана дакладна, адназначна і адкрыта: не кожнае дзіця ў сям'і можа атрымаць нармальнае харчаванне. І такіх сям'яў было ледзь не палавіна. І тады мной было прынята рашэнне карміць дзяцей, а, можа, недзе і па два разы, - сказаў Кіраўнік дзяржавы. - Таму што не ў кожнай сям'і дзіця магло есці і першае, і другое, і трэцяе. І мы з тых часоў дзяцей кормім».

Выступаючы з заключным словам на закрыцці IV Усебеларускага народнага сходу, Аляксандр Лукашэнка выказаў меркаванне, што мерапрыемствы, падобныя да гэтага форуму, натхняюць чыноўнікаў і простых людзей на актыўную дзейнасць, на пошук шляхоў вырашэння праблем і задач, якія

стаяць перад дзяржавай.

Прэзідэнт заклікаў дэлегатаў форуму не апраўдваць сродкі і параўноўвае яго з савецкімі часамі і са з'ездамі КПСР: «Помніце толькі адну неаспрэчную рэч: у нас сапраўды жорстка сістэма ўлады. Вызначальную ролю ў гэтай сістэме адыгрывае кіраўнік дзяржавы. Буду я кіраўніком дзяржавы або нехта іншы, мы ні ў якім выпадку не павінны адыходзіць ад такіх мерапрыемстваў».

Адзначыўшы, што пры дапамозе такіх форумаў народ выходзіць з-пад дапамогі Аляксандра Лукашэнкі падкрэсліў, што ўспрымае сваю работу і пасаду як самую цяжкую. «Не таму, што яна цяжкая фізічна. Яна цяжкая перш за ўсё маральна. Ты не можаш быць свабодны ніводную гадзіну, ніводную хвіліну, дзе б ты ні быў. Ты не можаш быць у адпачынку. І вытрымаць гэта мне дапамагло толькі тое, што вы (беларускі народ) мяне выбралі маладым чалавекам. Калі б мне першыя гады прэзідэнцтва было б хаця столькі, колькі цяпер, - не толькі тры, я б і два тэрміны не вытрымаў такой нагрукі. Толькі здароўе і маладосць тады яшчэ былі падмогай, і пакуль яшчэ ёсць цяпер», - сказаў ён.

«Вельмі часта гавораць аб тым, што, ну вось, разумееце, паўтара дзясятка гадоў, колькі можна? Ведаеце, гэта мяне вельмі чапляе. Больш скажу - гэта мяне напружае. Мяне, здаровага, абсалютна сталага ўжо чалавека. Магчыма, я толькі цяпер гатовы выконваць прэзідэнцкія паўнамоцтвы ў поўным аб'ёме, таму што, яшчэ раз падкрэсліваю, я

ведаю ўвесь свет. Тады (у пачатку работы на пасадзе Прэзідэнта) я яго не ведаў», - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Важным, на думку Прэзідэнта, вынікам IV Усебеларускага народнага сходу з'яўляецца тое, што ён натхняе простых людзей і чыноўнікаў на далейшы дзеянні на карысць сваёй краіны. «Без гэтага ўнутранага, маральнага ўздыму, імя якому - натхненне, нічога не бывае», - заўважыў беларускі лідар.

Падводзячы вынікі форуму, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што адбылася шчырая дзелавая размова аб важнейшых пытаннях жыцця дзяржавы і грамадства. Удзельнікі сходу падвялі вынікі і далі аб'ектыўную ацэнку зробленаму ў гэтым пяцігоддзі. Зацверджаны асноўныя напрамкі, прыярытэты задачы і аптымальныя шляхі іх вырашэння на перспектыву, прыняты праграмныя дакументы на наступныя пяць гадоў.

За час работы форуму паступіла вялікая колькасць пытанняў па гарачай лініі, у прыватнасці, гучалі пытанні ад дэлегатаў. На многія з іх адказы былі дадзены адразу, астатнія будуць абагульнены, і па іх таксама будуць прыняты рашэнні.

Закранушы тэму прадстаўчых выбараў кіраўніка краіны, Прэзідэнт падкрэсліў, што воля беларускага народа - адзіная легітымная сіла, якая можа і павінна выбіраць лёс дзяржавы.

Звяртаючыся да прадстаўнікоў беларускай дыяспары з іншых краін, беларускі

лідар выказаў удзячнасць за непадробленую цікавасць да тых падзей, якімі жыве сёння іх гістарычная Радзіма. Самыя цёплыя словы ён адрасаваў гасцям з дружальных дзяржаў, якія таксама прысутнічалі на форуме.

На завяршэнне мерапрыемства Аляксандр Лукашэнка пажадаў усім удзельнікам высокага форуму, іх блізкім, родным і дзецям шчасця, поспеху і дабрабыту.

Форум прыняў рэзалюцыю, у якой, у прыватнасці, дэлегаты адобрылі асноўныя палажэнні Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2011-2015 гады, і зварот удзельнікоў IV Усебеларускага народнага сходу да суайчыннікаў. У ім, у прыватнасці, ёсць і такія радкі: «Мы, дэлегаты чацвёртага Усебеларускага народнага сходу, перакананы, што беларускі народ, надзелены прыроднай мудрасцю і талентам, шматвяковым вопытам, чарговы раз зробіць правільны дэмакратычны выбар нашага будучага».

Прадстаўнікі Іванаўшчыны адчувалі сябе ў сталіцы годна, усведамляючы, што раён, нягледзячы на пэўныя цяжкасці, да пачатку гэтага мерапрыемства выканаў усе без выключэння прагнозныя паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця. А вярталіся са сталіцы ў прыўзнятым настроі, натхнёныя на далейшую стваральную працу на карысць усёй Беларусі і сваёй роднай Іванаўшчыны. Пачынаючы ўжо з наступнага дня, 8 снежня, дэлегаты сходу пачалі ладзіць сустрэчы ў працоўных калектывах, каб данесці людзям не толькі ўсё тое, пра што гаварылася на высокім форуме, але і перадаць саму атмасферу ўзнёсласці і велічнасці, згуртаванасці, аднасці ў тым, каб ісці далей да яшчэ больш моцнай, квітнеючай Беларусі абраным шляхам, які правяраны часам.

Анатоль КРЭЙДЗІЧ.
Фота аўтара.



Дэлегаты ад Іванаўшчыны ў поўным складзе ля галоўнай Навагодняй ёлкі краіны, устаноўленай перад уваходам у Палац Рэспублікі



Старшыня райвыканкама Ю.Ю. Бісун з дэлегатамі Жанай Варонік і Вольгай Крыштаповіч у перапынку паміж пасяджэннямі дзелавога ўражання ад пачатка і ўбачанага на высокім форуме

НОВОСТИ

С юбилеем!

Редакция газеты «Чырвоная звезда» сердечно поздравляет председателя СПК «Агро-Мотоль» Вячеслава Николаевича Каштальяна с 60-летним юбилеем!

**Непроста дорога к юбилею:
Иногда бывает тяжелее,
Иногда полегче,
Ну, а в целом –
Это путь открытий и побед!**

Вячеслав Николаевич!

Впереди Вас ждут великие дела! Зная Вас и Ваш коллектив, мы верим в то, что на Вашем пути еще немало свершений.

А как нашему постоянному читателю и подписчику желаем вдохновения и творческого порыва, стремления к победе и оптимизма! Больше солнечных дней в Вашей жизни, радости и здоровья!

(Очерк о юбиляре читайте на 4-5 страницах газеты)

Движение в направлении успеха

Работать в новых условиях учатся операторы машинного доения УКСП «Совхоз им. И.А.Поливко». Недавно в одном из реконструированных коровников молочно-товарной фермы хозяйства установлен молокопровод. Двесте коров теперь обслуживают всего четыре человека. Кроме того, что значительно облегчился труд доярки, появилась возможность получать молоко экстра-класса.

По словам заведующей фермы Ларисы Васильевны Малич, в начале будущего года животноводы справят новоселье еще в одном животноводческом помещении, где завершается реконструкция с установкой современного оборудования. И тогда до двухсот буренок переведут на беспривязное содержание.

Чистая, как слеза

Отдельно хочется сказать о питьевой воде, которая поступает в дома жителей агрогородка «Тышковичский». Год назад силами КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» здесь была построена и вступила в эксплуатацию станция обезжелезивания воды. Оборудованная с учетом современных требований, она работает в автоматическом режиме. Это первая такая станция на селе в нашем районе. На очереди – строительство подобной в агрогородке «Ячкoviчи», где уже имеется проектно-сметная документация.

Голубой огонек – в дома сельчан

В Молодовском сельисполкоме начали прием заявлений от граждан на газификацию их домов. Централизованная прокладка газопровода ведется пока по трем основным улицам агрогородка: Ленина, Комсомольской и Чваркова. Ожидают голубое топливо уже более двадцати семей. Чтобы не упустить время, они занялись изготовлением необходимой документации, требуемой для проведения этих работ.

К зиме – готовы

Основательно подготовились к работе в зимних условиях животноводы СПК «Достоево». Проведен ремонт телятника с устройством выгулов и кормового стола МТФ «Достоево», сделаны навес и кормовой стол для сухостойных коров этой же фермы. Завершены ремонтные работы на конеферме с устройством площадки для хранения навоза и жижеборника. Проведена реконструкция помещения под профилакторий для больных животных, где установлено новое доильное оборудование, устроены площадки для выгула. Ажурными заборами ограждены территории ферм Красиевка и Зарудье.



Блины для папы

Михаил Павлович Кульбеда в УКСП «Совхоз имени И.А.Поливко» работает почти двадцать лет. Начинал водителем, а в последнее время – слесарь ремонтных мастерских. Но на каком бы участке ни находился,

всегда ответственен, что ценится руководством хозяйства. Его уважают и коллеги по работе, и соседи. А еще он – любимый папа. И трое его детишек Павел, Галина и Полина всегда с нетерпением ждут его дома.



Как нас обслуживают

Слова благодарности от сельских жителей мы нередко слышим в адрес почти каждого почтового отделения. И когда там работает дружный, сплоченный коллектив, то радуемся вдвойне.

НА СНИМКАХ: дружные коллективы Опольского (вверху) и Дружиловичского отделений почтовой связи.

**А. КОТКОВЕЦ.
Фото автора.**

Связь – надежная

Работников почтовой связи сегодня не удивишь никакими новшествами. Каждое почтовое отделение выполняет целый комплекс услуг. Кроме отправки писем, посылок, оформления различных платежей и даже кредитов банка, они занимаются ускоренной и экспресс-доставкой, оказанием электронных услуг, ксерокопированием, добровольным и обязательным страхованием автотранспорта, а в деревнях, где проживает большее количество пожилых людей, даже доставляют и заказанные продукты.



✓ **Призвание -
руководитель**

Он все делает «с немецкой пунктуальностью». Так говорят о Вячеславе Николаевиче Кашталяне, председателе СПК «Агро-Мотоль», подчиненные, коллеги, все, кто его знает. Общение с немецкими коллегами, отличающимися такими же качествами, не только объединило профессионалов, но и научило беречь время. Ведь обеспечить работой шесть с половиной сотен людей в сельхозкооперативе под силу не каждому руководителю. В СПК «Агро-Мотоль» давно поняли, что время должно работать на прибыль. Это стало аксиомой. И дисциплина труда в сельхозкооперативе никогда не хромает. На планерках Вячеслав Николаевич немногословен. Он знает: каждый специалист уже с вечера определил для себя задачи следующего дня. В семь утра озвучивает их и корректирует с учетом советов и указаний руководителя. И никого уже в кабинетах не застанешь. В этом убедилась, когда пришла на планерку на полчаса позже. Разговаривать пришлось только с председателем. В последующем взяла за правило: хочешь встретиться с руководителем или со специалистами – приходи за 15 минут до планерки.

Время очень ценно. Болтовня на планерках никогда не приветствовалась. Собираемся только по утрам. У каждого уже имеется план работы на весь предстоящий день. И я точно знаю, какими делами в течение всего дня занимается каждый специалист, – говорит сам председатель. – Основа порядка и дисциплины заложена здесь давно. Она привита предыдущими руководителями хозяйства, которое до развала СССР



носило название колхоз «40 лет Октября», Афанасием Андреевичем Стригуновым и Владимиром Ивановичем Балюком.

Скромность – черта в наше время редкая. Обычно о предшественниках говорят плохо. Столь уважительное отношение к руководителям, которые работали в хозяйстве до него, приятно расположило к беседе, хотя и здесь он немногословен. Как говаривали в старину, из породы тех, кто больше делает, чем говорит.

Вячеслав Николаевич приехал в Мотоль двадцать один год тому назад. Как он сам говорит, по «воле партии». На должность председателя пришел уже не тем юнцом, которым начинал свою карьеру когда-то в должности инженера в колхозе «Путь Ленина». За плечами был опыт заместителя председателя колхоза «Октябрь» и четыре года – председателя колхоза «Советский». «Да уже никто этого и не помнит», – отмахивается председа-

тель. Я не перебиваю его, хотя точно знаю, что помнят. Накануне встречи управляющий делами Одржинского сельисполкома Ольга Васильевна Климовец на мой вопрос, знакома ли была с Вячеславом Николаевичем в те годы, радостно воскликнула:

– Это замечательный человек! Он всегда поддерживал людей, помогал окрепнуть молодым

Каравай жизни

специалистам. Когда-то я тоже по его рекомендации пришла на работу в сельисполком, и вот уже четверть века тружусь в этой должности. Или такой монолог:

– Каждый раз, когда я выходила из кабинета председателя колхоза «Советский», казалось, выростали крылья, – рассказывала Наталия Алексеевна Лапай, бывший директор Полкотичской базовой школы-детский сад. – Он – человек слова и дела. Уж если сказал «да» – вопрос будет решен положительно. А если «нет» – то и спорить незачем. Да и сейчас, когда «Советский» стал пятой бригадой СПК «Агро-Мотоль», всегда найдется у него и минутка, и доброе слово для простого труженика.

– За четыре года руководства отсталое хозяйство прочно встало на ноги, – рассказывает бывший бухгалтер колхоза «Советский», ныне пенсионерка Ольга Константиновна Пошелюк. – С приходом Вячеслава Николаевича уже в конце 1985 года

бежом.

– На днях я уезжаю на ежегодную сельскохозяйственную выставку в Ганновер. На сей раз она будет посвящена развитию животноводства. Есть несколько вопросов, которые хочу выяснить, чтобы дальше развивать эту отрасль в своем хозяйстве.

– У вас в Германии много друзей?

– Профессионалов всегда объединяет нечто общее. Действительно, есть много друзей среди немцев. Бывает, реклама так раскрутит какое-то «ноу-хау», а посоветуешься со специалистами – не стоит и лезть в это дело. Тогда уже обращаешься к специализированной немецкой литературе и изучаешь вопрос более досконально. Мы работаем не по каким-то немецким или другим технологиям, а по общепринятым технологиям, по которым работают все развитые страны. Правда, применительно к своим условиям. Поэтому так важно быть в курсе всего передового.

Главный агроном Валерий Павлович Стасевич, «полевой командир», как окрестили его в хозяйстве, стал асом в своей отрасли, раскрыл весь свой талант специалиста и руководителя тоже благодаря отеческому покровительству Вячеслава Николаевича. Работают над повышением профессионального уровня, трудятся со знанием дела все главные специалисты. Поехать в командировку за границу – дело для них обычное. Только за последние месяцы побывали в Москве на сельскохозяйственной выставке «Золотая осень», в Липецкой области приняли участие в семинаре по изучению перспективного развития животноводства, в Эстонии познакомились с доением коров роботами, а на Украине – с работой селекционно-гибридных центров мировых свиноводческих фирм по типу Нуклиусов, которые предполагают изолированные условия выращивания животных.

– Построить комплекс – не проблема. Если есть деньги, можно хоть с золотыми колоннами. Проблема в том, что не хватает высококвалифицированных специалистов, которые бы грамотно эти комплексы обслуживали, знали все тонкости дела, все нюансы.

«Наш председатель очень ценит, если специалист самостоятельно работает над повышением своего профессионального мастерства, – вспоминаю слова зоотехника-селекционера Татьяны Романовны Онисковец. – Будучи на курсах повышения квалификации, не однажды убеждалась, что многое из того, что там изучаем, давно внедрено в наше хозяйство. Мы опережа-



Кагры – товар штучный

Это изречение самого председателя. Все специалисты, в основном, со своей деревни. Главное качество, по которому Вячеслав Николаевич определяет людей, – порядочность и желание работать.

Почти двадцать лет назад пришли в хозяйство зоотехник-селекционер Татьяна Романовна Онисковец, главный зоотехник Иван Михайлович Демкович, главный ветврач Александр Федорович Мацукевич. И сейчас, благодаря их опыту, знаниям, а также постоянному повышению квалификации, идет развитие «красивой», как выразился Вячеслав Николаевич, отрасли мясного животноводства. Ферму для выращивания «мраморного» мяса создали на базе МТФ бригады №3. Заведующей стала бывшая доярка Татьяна Станиславовна Радковец. А ведь сколько пришлось потрудиться, чтобы получить этот деликатес! Но, вложив не только материальные средства, но и душу в прибыльное дело, хозяйство уже получает стабильную дополнительную «копейку». И, по словам главного бухгалтера Валентины Леонидовны Мороз, цена реализации мяса здесь самая высокая в районе. Сегодня собственное стадо лимузинской породы составляет 728 голов.

– Кадры надо воспитывать, – убежденно говорит председатель. – Иногда мы зачисляемся на высшем образовании. А оно – не критерий. Приглашаем специалистов после колледжа и обучаем на практике. Поддерживаем начинающих молодых специалистов, выделяем им жилье. Ищем методы поощрения, чтобы человек совершенствовался в своей профессии. Главное – учиться. Так вот у себя в хозяйстве мы перво-наперво и культивируем это желание.



Молочная река

Свое начало она берет с бригады №1. Первыми в районе в хозяйстве поняли, что в отрасли животноводства необходимо перейти на беспривязное содержание скота. Но для того, чтобы работать по современным технологиям, потребовалось срочно переоборудовать молочно-товарную ферму, установить соответствующее оборудование и создать мощную кормовую базу. Бывший бригадир с многолетним стажем Иван Данилович Бинько, а теперь и его преемник Павел Аксентьевич Бушкевич, работавший ранее механиком, с азартом включились в работу. Одно за другим реконструировались помещения для скота, устанавливались американские агрегаты, обучались кадры.

– Сейчас наша ферма работает на полную мощность с загрузкой в одну тысячу коров, – рассказывает заведующий Олег Яковлевич Радковец. – Модернизация производства позволила не только до минимума сократить ручной труд, но и стабильно получать более шести тысяч тонн молока на одну корову в год. Причем, до семидесяти процентов – экстра-класса. Выделить кого-то из работников сложно, так как эту продукцию производит весь коллектив. И если сегодня больше надоедено Анной Кургановой, то завтра – Татьяной Изюмовой, Галиной Волянец или Тамарой Марзан. Полкотичская молочно-товарная ферма работает по такому же принципу. В хозяйстве за десять месяцев получено 6710 тонн молока, или на 410 тонн больше, нежели за аналогичный период прошлого года.

«Расту большой!»

Воспроизводству стада как молочного, так и мясного направления здесь уделяется столько внимания, что его можно выделить в отдельный цех. Если «лимузины» выращиваются только на бригаде №3, то молочные высокопродуктивные телочки и бычки из «роддома» бригады №1 попадают на фермы по доразращиванию и откорму бригад №2 и №4, которыми руководят заведующие Валентина Андреевна Шиколой и Светлана Васильевна Хоминячич (до недавнего времени – Павел Васильевич Минюк).

За текущий период получено 778 тонн привеса или плюс 33 тонны к уровню прошлого года. Среднесуточный привес составил 700 граммов. Лучшие среднесуточные показатели на группах телятниц: Валентины Валентиновны Мыщик – 773 грамма, Лидии Ивановны Супрун – 750 граммов, Марии Васильевны Агафоновой – 746 граммов. Первенство среди доглядчиков держат Юрий Васильевич Пушкар и Александр Петрович Румак. Ими получен среднесуточный привес по 784 грамма. 780 граммов привеса обеспечил Василий Григорьевич Василевич. Большой успех у Валентины Алексеевны Ткачук на откорме бычков – 1026 граммов. А по группе мясного скота – у Люси Васильевны Пташиц – 1063 грамма.

– Росту производства молока и мяса способствуют сильная кормовая база, развитию которой мы уделяем постоянное внимание, – говорит Иван Михайлович Демкович, главный зоотехник хозяйства.



У штурвала механізацыі – професіяналы

Автопарк хозяйства насчитывает сегодня 56 грузовых и 4 длинномерных автомобиля, более двадцати МАЗов, КАМАЗ, 15 современных погрузчиков разных марок. А на поля сельхозкооператива выходят мощные комбинированные комплексы сельскохозяйственных машин, способные качественно выполнять все агро-технические процессы по подготовке почвы, внесению удобрений и севу. Это шесть новеньких тракторов МТЗ-3022, три Джон Дира, погрузчики Амкадор и другие механизмы.

Вся эта энергонасыщенная техника доверена настоящим профессионалам: Игорю Мозолу, Владимиру Крокуну, Сергею Деркачу, Иллариону Данилевичу, Петру Кульбеде, Михаилу Хале, Александру Прокоповичу, Сергею Волюнцу, Ивану Гловко, Александру Прокоповичу, Федору Марзану, Александру Волюнцу, Игорю Шиколаю, Анатолию Марзану и другим механизаторам.

Благодаря Анатолию Филиновичу, лидеру областного соревнования, Ивану Радковцу, Сергею Миховичу, Юрию Яроцкому, Николаю Зайцу и другим хлеборобам собрано 11996 тонн зерновых при средней урожайности 38 центнеров с гектара. А на посадке, обработке и уборке картофеля высочайшее мастерство демонстрируют Василий Прокопович, Михаил Псыщаница, Борис Радковец, Виктор Шилигович, Сергей Михович. Ими получено 11168 тонн высокопродуктивного картофеля при урожайности 347 центнеров на круг.

К осеннему каравану можно добавить еще и 626 тонн овощей и 106 тонн яблок. Для хранения этой продукции начато строительство плодохранилища.

У наших механизаторов нет такого, чтобы старший не поделился своим опытом с новичком, – говорит бригадир второй бригады Петр Иванович Филинович.

А по словам главного инженера Александра Ивановича Волюнца, механизация – ведущее звено производства. И почти все механизаторы – прекрасные профессионалы.

Уютный дом для картофеля

Выращивать и хранить картофель в СПК «Агро-Мотоль» приезжают учиться теперь со всей Беларуси. В хозяйстве функционируют три картофелехранилища с применением вентилирования и поддержания микроклимата по современным технологиям. А у заведующей центрального хранилища Нины Сергеевны Калилец проходит апробацию еще один современный метод хранения картофеля, основанный на щелевом вентилировании. Он ценен прежде всего тем, что практически не требует никаких затрат.

Получить высокий выход товарной продукции уже недостаточно, – говорит главный агроном Валерий Стасевич. – Надо уметь сохранить собранный урожай для дальнейшей реализации.

Сегодня в эти «дома для кар-

тофеля» закладывается шесть тысяч тонн продукции. Механизирован процесс сортировки. Чтобы удовлетворить запросы каждого покупателя, налажена фасовка картофеля в современную специальную тару от пяти до двадцати пяти килограммов.

Много знаний получено специалистами за рубежом. Активно сотрудничают они и с институтом картофелеводства Национальной академии наук Беларуси.

Республиканская программа «Картофель», по которой работает хозяйство, не только помогла в развитии этой отрасли, но и вывела хозяйство в число передовых. И мотольские картофелеводы с удовольствием делятся опытом работы с коллегами из других областей республики.

Кому повезло больше?

Когда Вячеслав Николаевич возглавил колхоз «40 лет Октября», это было стабильно развивающееся хозяйство. Кто-то сказал бы: «Вот повезло ему!» Но мотольчане сейчас уверены, что повезло им.

Началу девяностых годов теперь уже прошлого столетия были присущи обвал производства и безработица. Нелегко было и Каштальяну. Не сокращая работников, пришлось выстоять в трудное время.

Здесь нельзя сравнивать Каштальяна с Балуком или со Стригуновым, – говорит человек, чья жизнь неразрывно связана с хозяйством, главный экономист Даниил Григорьевич Кульбеда. – Это разное время, разные эпохи и разные условия. И надо отдать должное решительности Вячеслава Николаевича, смелости и настойчивости в реализации намеченных планов. Когда в стране начались кардинальные перемены, Вячеслав Николаевич одним из первых почувствовал, что по старому работать уже нельзя. Настало время прогрессивных технологий. Но для этого надо было

перестроить и модернизировать производственную базу. Нам повезло еще и в том, что за последние пятьдесят лет Каштальян не только третий руководитель, но и продолжатель начатого дела по развитию и укреплению колхоза, а теперь сельскохозяйственного кооператива. В хозяйстве около пяти тысяч гектаров пашни, восемь тысяч – сельхозугодий. Построены и полноценно функционируют два мощных комплекса по производству молока. По словам главного экономиста, без этого, равно, как и без развития кормовой базы, не был бы взят рубеж высокой продуктивности дойного стада. Идет стремительное и уверенное развитие мясного скотоводства.

Пятнадцать лет сельхозкооператив является элитхозом по таким направлениям, как озимые и яровые зерновые культуры. Создается база для производства семян элиты зерна отечественного производства. Иностранные селекционные фирмы доверяют размножение и реализацию своих лучших сортов мотольским семеноводам, потому что уверены в их знаниях и порядочности. В итоге СПК «Агро-Мотоль» – областной лидер по производству и реализации этой продукции.

Республиканское объединение «Белсемена» доверило этому коллективу размножение и получение гибрида кукурузы немецкой селекции. В этом году на доработку на Ивацевичский калибровочный завод отправлено уже 1400 тонн початков семенной кукурузы немецкой селекции.

детско-юношеская спортивная школа. В штате сельхозкооператива – должность художника, что очень важно для поддержания в надлежащем виде комнат отдыха работников, изготовления различных информационных стендов.

Для специалистов в этом году приобретено десять легковых автомобилей. За последние годы введено в эксплуатацию девять домов служебного типа. Начато строительство еще пяти так называемых «президентских домиков».

– Я не могу красиво петь, не дал мне Бог такого таланта, но я хочу, чтобы культура нашего коллектива была на высоком уровне, – говорит руководитель.

То, что это так, убеждаешься, глядя на активную деятельность заместителя председателя по идеологической работе, председателя профсоюзного комитета Сергея Николаевича Пилиповича. Все его начинания находят поддержку со стороны руководителя. Его кредо в хозяйстве известно: если подарить работникам профессиональный концерт, то только самых известных артистов республики; если купить фотоаппарат, то только высокого качества; если заменить стенды, то только на самые современные...

Сельскохозяйственный кооператив – явление социальное

– Вячеслав Николаевич, в республике есть сельхозкооперати-



Двадцать лет жизни – с оркестром

Одна из изюминок культурной жизни хозяйства – духовой оркестр. Все эти годы он работает при сельхозкооперативе, даря труженикам праздничное настроение.

При профсоюзной организации сельхозкооператива действует известная на всю республику

вы, которые еле «дышат», поглощая государственные кредиты, словно кислород, и не дают отдачи. В то же время успешно развиваются частные сельхозпредприятия. Может быть, стоило бы передать сельхозкооперативы фермерам?

Перед тем, как я возглавил самый отстающий на то время колхоз «Советский», инструктор обкома партии сказал: «Понимаю, что не потянешь ты это хозяйство. Ведь и командовать еще

не умеешь. Столько там сменилось руководителей...» Я обиделся: «Почему не потяну?»

Надо верить и доверять кадрам. Благодаря изумительному народу, который проживает в Полкотичах, я поднял отстающее хозяйство до уровня стабильных. К сожалению, после меня опять начался спад производства. А через несколько лет после расформирования колхоза «Советский», он был присоединен к нашему сельхозкооперативу.

Сегодня в хозяйстве работают 640 человек. Я считаю, что не обеспечит фермер работой такое количество людей! Мы тоже могли бы сократить штаты. Но колхоз – не только производственная единица. Это еще и социальное явление. Понимаете? Это социум. Объединение людей, которые связаны не только общим производством, но и местом проживания, общением. Это гораздо серьезнее. Это – стабильный заработок и уверенность в завтрашнем дне. Это расширение производства, создание особого микроклимата в коллективе. Необдуманные действия не принесут результата.

Кроме выращивания «мраморного» мяса и реализации высокопродуктивных телок лимузинской породы, планируется развитие суперперспективной отрасли животноводства – племенного свиноводства с использованием эффективных технологий в воспроизводстве животных, обладающих высокими племенными и продуктивными качествами. По словам руководителя, это очень выгодное направление в отрасли животноводства. Поэтому он уже готовит квалифицированные кадры. Очень скоро здесь начнется строительство и самого свинокомплекса, абсолютно закрытого, работающего по жесткой технологической системе.

Главное – производство востребованной продукции. Того же картофеля, готового для реализации в супермаркетах. Будет больше внимания уделяться садам и ягодникам. Расширится меристемная лаборатория.

Работы впереди много! Надо искать на рынке ниши, которые еще не заполнены, – говорит председатель сельхозкооператива. – Необходимо вводить объекты, которые обеспечат стабильную прибыль.

Вот такой он председатель. Человек интересный, творческий, болеющий за родное хозяйство и людей. Сам он признается: «старался хорошо относиться к людям и никого зря не обижать, грамотно руководить и при этом всегда учитывать человеческий фактор».

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: будни и праздники коллектива СПК «Агро-Мотоль».
Фото автора и С. ПИЛИПОВИЧА.



Выпуск штомесечнай Мотальскай рэгіянальнай газеты ў газеце «Ясельдзян-скі край» падрыхтавала Ала КАТКАВЕЦ. Тэксты і фота аўтара. Тэл.: 52-0-66 (Тышкавічы), 2-15-02 (Іванава), 8-033-304-89-01 (мабільны).



Ведай наших!

Ужо ў чацвёрты раз Луніначчына прымала пісьменнікаў вобласці, а разам з імі і сталічных гасцей, на ўрачыстую цырымонію ўручэння абласной літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Калеснікі, заснаваную па ініцыятыве Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Праходзіла свята ў адзін з апошніх дзён лістапада. Па традыцыі пачалося яно з паэтычных чытанняў у сярэдняй школе вёскі Лунін. Высокі творчы напал надавала мерапрыемству тая акалічнасць, што супала яно з 80-гадовым юбілеем класіка айчынай літаратуры Уладзіміра Караткевіча.

Узнагароды і прагу тварыць

прывезлі іванаўскія школьніцы Дар'я Гарбацкая і Яна Раманюк (на здымку) з абласнога літаратурнага свята "Лунінская восень"

Затым удзельнікі мерапрыемства ўсклалі кветкі да помніка Якубу Коласу ў г. Лунінец, наведвалі выставу літаратуры, а таксама выставу карцін мастака Янкі Рамановіча з Моталы, разгорнутую ў гарадскім кінатэатры «Кастрычнік», куды, уласна кажучы, і перамясціўся эпіцэнтр падзей.

Цырымонія ўручэння абласной літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Калеснікі, вядома ж, сталася той вяршыняй, да якой імкнуліся многія з прысутных. Як адзначыў у сваім выступленні намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Леанід Цупрык, з чых рук лаўрэаты прэміі і пераможцы літконкурсу атрымлівалі ўзнагароды, рэгіянальная літаратурная прэмія выконвае галоўную задачу – падтрымаць сапраўдных майстроў мастацкага слова вобласці, а таксама таленавітую моладзь і навучэнцаў, павысіць прэстыж пісьменніцкай працы і асобы пісьменніка ў грамадстве. Разам з тым, яна накладвае на творчых людзей высокую адказнасць перад грамадскасцю.

У галіне паэзіі прэміі прысуджаны і ўручаны Надзеі Парчук з Брэста за кнігі вершаў «Раскрыліся бусел над хатай» і «Зарунее жыта зноў», а таксама Віктару Вабішчэвічу з Давыд-Гарадка за паэтычны зборнік «Уражанне». У галіне прозы пераможцам названы аглядальнік абласной газеты «Заря» Аляксандр Валковіч за кнігі «Алесь. Белаежскія сны» і «Бяроза чорная, бяроза белая». Прэмію ў намінацыі «Дзіцячая літаратура» атрымала Зоя Гарадзецкая з пасёлка Мухавец

Брэсцкага раёна за кнігу п'ес для дзяцей «Казкі навагодняга лесу».

Дыпламы пераможцаў абласнога конкурсу творчых і літаратурна-даследчых работ сярод школьнікаў, які таксама заснавала і праводзіць Брэсцкае аддзяленне СПБ і які сёння меў назву «Доблесць продкаў – нашчадкам у спадчыну», атрымалі Дар'я Гарбацкая з Адрыжынскай САШ Іванаўскага раёна (1-е месца); Анастасія Сідорка, вучаніца САШ № 3 г. Жабінка (2-е месца), Ганна Харкевіч, навучэнка ліцэя г. Лунінец (2-е месца), Алёна Піўнюк з САШ № 27 г. Брэста, Марыя Варабей з САШ № 33 г. Брэста, Яна Раманюк з САШ № 3 г. Іванава (3-е месца).

Ад імя Брэсцкага аблвыканкама Леанід Цупрык уручыў Падзячныя лісты аблвыканкама Аляксандру Карлюкевічу, дырэктару рэдакцыйна-выдавецкай установы «Літаратура і Мастацтва», Раісе Баравіковай – галоўнаму рэдактару часопіса «Маладосць», Аляксандру Бадаку, галоўнаму рэдактару часопіса «Нёман».

Памятныя прызы і таксама ж Дыпламы падрыхтавала лаўрэатам творчага конкурсу школьнікаў рэдкалегія «Народнай газеты» (рэспубліканскае выданне ў ліку трох прадастаўніц вобласці ўганаравала і вучаніцу 11"В" класа школы № 3 нашага горада Яну Раманюк), а часопіс «Маладосць» выпускаў спецыяльны «восеньскі» нумар з творами літаратараў Берасцейшчыны.

Антаніна КІТ. Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

«АСАЛОДА» дарящая наслаждение

Мнение профессионала

О народном ансамбле песни «Асалода» ОАО «Белослод» мне приходилось слышать много восторженных слов от самых разных людей, в т.ч. и от музыкантов. Сам же я почти не знал творчество этого коллектива – самого молодого в районе. И вот повезло: побывал на концерте, который ансамбль дал в городской школе № 4 по случаю Дня учителя. Здесь впервые прослушал всю программу от начала до конца.

Сразу скажу: меня трудно удивить чем-либо в самодеятельном искусстве, но то, что услышал, превзошло все ожидания. Концерт не просто понравился – он меня взволновал, потряс, доставил абсолютное эстетическое удовольствие.

Выступления любых исполнителей я всегда воспринимаю через многогранную призму художественного анализа, с позиций музыканта. И даже не сам талант выступающего, а уровень организации и творческой подачи этого таланта интересуют меня прежде всего.

А ведь буквально перед тем, как «Асалода» вышла на сцену, у меня были довольно настороженные ожидания. Я опасался: коль в едином коллективе так много талантливых музыкантов, то им, наверняка, не просто творить нечто общее. Ведь каждый из них – абсолютная индивидуальность в творчестве, восприятии происходящего. С другой стороны, высокое качество творческого продукта любого коллектива очень сильно зависит от лидера, руководителя, его интеллектуального и образовательного уровня, единого творческого почерка, творческого «диктата», если хотите. А наличие целой группы ярких, талантливых, примерно одинакового уровня музыкантов может создать предпосылки к дисгармонии, творческой «анархии», выяснению в «подковерной» борьбе, кто «круче». И еще: в таких ситуациях всегда есть соблазн пойти по пути наименьшего сопротивления – пустить исполнение того или иного музыкального номера (особенно в оркестровой группе) на «самотек». Дескать, люди вы музыкально грамотные, сами прекрасно сориентируетесь, что играть и как играть, сами выберете свой музыкальный рисунок. К слову, в большинстве случаев это дает определенный эффект. Но именно это, если уж говорить начистоту, и называется в музыкальной среде «халтурой», «халявой».

К счастью и к моей искренней радости, с «Асалодай» этого не произошло. Я услышал и увидел не «винегрет» из ярких музыкальных

индивидуальностей, а единый слаженный ансамбль. (Для сведения: слово «ансамбль» как раз и означает согласие). Ансамбль – чистый по звуку, подчиненный единой и довольно грамотной партитуре как в инструментальной, так и в вокальной группах.

Нам часто в жизни приходится слышать о художественном творчестве: дескать, это самодеятельность, а это профессионализм. По обыкновению это воспринимается следующим образом: самодеятельный – значит, не совсем полноценный, а вот профессиональный – высший класс! На самом деле эти понятия всякий раз в разных контекстах имеют различные оттенки и значения.

Профессиональный коллектив – это объединение людей (в нашем случае, людей искусства), имеющих соответствующее музыкальное образование, для которых занятие художественной деятельностью является профессией, работой, за которую они получают зарплату. Чаше всего такие коллективы формируются при Государственных филармониях, академических театрах. Это значит, что коллектив имеет профессиональный статус. Но это еще не означает, что коллектив автоматически становится носителем высокого музыкально-исполнительского уровня.

В самодеятельном коллективе для его участников художественная деятельность является «хобби» (за исключением художественного руководителя, который за руководство и качество «продукции» получает денежное вознаграждение – заработную плату). Участники же обычно трудятся на производстве, в бюджетной сфере, в сельском хозяйстве (да где угодно!), а творческая работа дает им морально-эстетическое удовлетворение. Правда, некоторые наиболее дальновидные руководители предприятий и организаций, где существуют подобные коллективы, находят возможность материально поощрить участников-любителей и этим стимулируют их исполнительский уровень. Некоторые самодеятельные коллективы при правильном подборе кадров и высокой организованности достигают профессионального звучания.

Так вот: народный ансамбль народной песни «Асалода» ОАО «Белослод» является самодеятельным по форме и профессиональным по содержанию.

После первого тесного знакомства с коллективом тотчас возникла потребность узнать, как он появился, по чьей инициативе, кто всем этим занимался.

Благо, мои предположения под-

твердились: инициатором создания сильного, яркого, художественно-привлекательного, национального по духу музыкального коллектива является не кто иной, как сам генеральный директор известного на всю страну ОАО «Белослод» Николай Николаевич Кенда. Я очень надеюсь, что читатели не заподозрят меня в подхалимаже, поскольку я с Николаем Николаевичем даже лично не знаком. Просто я с огромной симпатией и уважением отношусь к руководителям, которые не просто любят музыку, но понимают то, какое воздействие оказывает искусство на людей, осознают, что наличие высокохудожественного творческого коллектива способствует не только духовному обогащению людей, но и работает на престиж, «имидж» предприятия, его популяризацию посредством концертной деятельности ансамбля.

«Асалоде» всего-только два года, а передо мною – толстая тетрадь с записью восторженных зрительских отзывов, которую мне любезно предоставили заводчане по моей просьбе. Вот некоторые из них:

«...С превеликим удовольствием, радостью и восторгом слушали выступление вашего коллектива. Жаль, что невозможно увезти эти песни в нашем исполнении в наш город Ленинград – Санкт-Петербург...»

«...Замечательный, талантливый коллектив, который дарит людям радость... (жители г. Москвы)»

«...Концерт ансамбля «Асалода» - действительно душа народа!.. (Доцент Гродненского государственного университета А. Мороз. (номер телефона))»

«...Когда есть такие люди, как вы, Беларусь будет процветать!.. (Юзов В. В. г. Могилев.)»

«...Вы – сапраўдныя артысты! Мы атрымалі вялікую асалоду ад вашых спеваў! Верым, што беларусы будучы жыць!.. (жыхары г.г. Мінска і Салігорска (санаторый «Радон»))»

И так далее, и тому подобное. И это только малая толика восторженных отзывов.

А теперь несколько слов о том, как создавался коллектив ансамбля. Генеральный директор завода понимал: первостепенное в создании яркого музыкального коллектива – наличие художественного руководителя. Человека образованного, опытного, талантливого, авторитетного, способного сплотить вокруг себя таких же талантливых людей. Выбор его пал на Василия Викторовича Гороха. Это очень удачная кандидатура. Во-первых, Василий Горох далеко не пенсионного возраста, а во-вторых, в это же время облада-

ет огромным опытом музыкальной деятельности в различных направлениях самодеятельного творчества и педагогики.

Василий Викторович Горох до приезда в наш район жил и трудился в г. Белоозерске, где создал при Дворце культуры энергетиков хор и привел его к званию «народный» - это высшее звание в самодеятельном творчестве. Покойный ныне Иван Михайлович Денейко, наш прославленный музыкант, знавший и ценивший В.Гороха, по согласованию с руководством отдела культуры пригласил его в Иваново для совместной работы. Это произошло в 1988 году. Я знаю, что эти ребята мечтали создать на базе народного хора Ивановского РДК большой ансамбль полесской песни и народного танца. Как жаль, что эта задумка не осуществилась по ряду объективных и субъективных причин... До назначения на должность художественного руководителя ансамбля ОАО «Белослод» Василий Викторович успел создать хор Рудского СДК и привести его к званию «народный» - еще один, уже второй по счету, «народный коллектив». А с 1997 года он работал учителем по классу баяна в Ивановской СОШ № 4 с музыкальным направлением.

Заступив на должность художественного руководителя завода, он собирает вокруг себя талантливых певцов и музыкантов, создает инструментальную и вокальную группы будущего ансамбля. Во время их недавнего концерта я увидел в составе ансамбля многих знакомых и уважаемых мною исполнителей. Это мои бывшие коллеги по музыкальному отделению СОШ № 4, кроме В.Гороха, Эдуард Бриль, инструктор по противопожарной профилактике (духовые инструменты, вокал), Александр Чешун, строитель (баян), Алина Бартош, табельщик ОК (вокал), а также мои нынешние коллеги по школе Ирина Дробот (цимбалы), Александр Лопата (бас-гитара), бывшие воспитанники музыкального отделения СОШ № 4 и школы искусств Наталья Войтулевиц (солистка), Вадим Сай, машинист установок ОПС (ударные инструменты), Михаил Листратенко, водитель (скрипка). Павла Рынкевича и Валерия Козела (солисты ансамбля) я помню и хорошо знаю по их участию в народных хорах Ивановского РДК и Снитовского СДК. Кроме обладания прекрасным вокалом ребята еще и отличные баянисты.

Отдельное слово – о Николае Петровиче Лукьянчуке, заместителе генерального директора по идеологической работе (вокал). Его приятный баритон я помню еще с 70-х прошлого столетия (с ума сойти!). В

то время Николай Петрович трудился главным специалистом колхоза «Россия». И тогда, в составе дуэта с Марией Александровной Куницкой (светлая ей память!), я им впервые доверил исполнение своей песни «Я рядом с тобой». До сих пор в моих ушах звучат их чистые тембры, удивительное вокальное созвучие! Очень порадовала женская вокальная группа – на редкость удачный подбор тембров с народной манерой звучания, умение слышать и слушать друг друга. Вот они – Мария Сеглюк, солодовщик, Валентина Шумак, техработник, Алина Бартош, табельщик, Мария Зубач, бухгалтер, Валентина Трепачко, рабочая, и, конечно же, великолепные солистки – Ольга Безмен, Татьяна Косенок, Валентина Балюк, Наталья Войтулевиц.

Репертуар коллектива продуман до мелочей. Основой его являются полесские песни. Программа имеет немного эстрадных «вкраплений», что, во-первых, вносит необходимое жанровое разнообразие, а во-вторых, дает возможность несколько передохнуть артистам инструментальной группы. Тем более, что фонограммы у солистов в очень качественном состоянии и имеют красивую аранжировку.

И еще один важный штрих. Это надлежащее материально-техническое обеспечение ансамбля: соответствующие содержанию программы, ее национального колорита костюмирование, качественная и современная аппаратура и инструментов.

Теперь-то я вижу: у этого коллектива – прекрасное будущее. Со временем, думаю, в ансамбле появится и хореографическая группа, он оформится в один большой и яркий ансамбль песни и танца, под стать (а то и лучше) «Полесским зорям».

Музыкальное искусство, как профессиональное, так и самодеятельное (за исключением шоу-бизнеса), во всем мире является затратным. Но скажите, какой «монетой» оценить то живительное воздействие музыки на души людские, их духовное обогащение и нравственное совершенствование?

Недавно коллективу заслуженно присвоено звание «народный». На сегодняшний день, по моему мнению, народный ансамбль народной песни «Асалода» ОАО «Белослод» является лучшим музыкальным коллективом в нашем районе. Я поздравляю всех ивановцев с этим духовным приобретением! Ансамбль может достойно представлять и поддерживать музыкальную «фирменную марку» Ивановской земли на любом уровне как в нашей республике, так и за ее пределами.

Творческого долголетия тебе, «Асалода»!

Валентин ПЕРЕПЕЛКИН.



Разважанні пдчас посту



Не асудзі, або Каб свет зямны стаў “Ноевым каўчэгам” кожнаму

У праваслаўных вернікаў настаў час посту, за якім паследуе вялікарадаснае свята – светлае Хрыстова нараджэнне. Душа чалавечая, узносячы Небу шчырую малітву, жадае вызваліцца ад невыноснага цяжару граху, пражне прычасціцца гаючымі святымі таінствамі, каб годна і шчасліва вітаць прыход у свет Выратавальніка.

Ідзе чалавек па вуліцы, дакладней, цяжка брыдзе, прыгнечаны грузам бясконцых праблем. І раптам да яго слыху далятае заклікальная песня царкоўнага звону. І сам таго не заўважаючы, ён, заварожаны, ідзе на гэты звон. З трапяткім хваляваннем пераступае парог святыні, каб пад высокімі царкоўнымі зводамі знайсці супакаенне для збалелай душы, атрымаць духоўную падтрымку, адшукаць адказ на выпактаванае пытанне, далучыцца да Высокага, Вечнага.

Гэта як глытнуць доўгачаканага шчасця. Здаецца, вось яно, гэтае шчасце, у тваіх руках. А ты ўсё ніяк не можаш паверыць: так безнадзейна доўга ішоў да яго. З трывожна-радасным заміраннем сэрца дрыжачымі пальцамі запальваеш тоненькую свечку, сваю, ледзь не першую, маленькую ахвяру Усявышняму, і раптам за спіной чуеш прыдушана-злавеснае: “Нават свечку паставіць не ўмеюць...”

Сэрца – нырцом у глыбозную бездань. Куды толькі дзелася нясмелая ціхая радасць, якую адчуваў імгненнем назад?

Так. 70 “бязбожных” гадоў адлучылі ад Бога, а разам з тым ад адвечных духоўных крыніц, цэлыя пакаленні. І гэта не толькі наш грэх, гэта наша бяда.

І сёння, калі ў грамадстве адчуваюцца дабратворныя павевы, калі царква і дзяржава займаюць адзіную трывалую пазіцыю ў выхаванні маральнаўстойлівай асобы, зварот да Бога нават самага грэшнага чалавека (і тым больш грэшнага) – найвялікшы суд, з якога пачнецца ў чалавечым лёсе адваротны адлік, шлях да сябе, бяздумна страчанага. Таму, крыў Божа, не патрывожце нараджэнне гэтага цуду. Неабдуманай заўвагай, крыўдлівым словам не згасіце гэтае маленеч-

кае цяпельца святла.

Чалавек, які робіць толькі першыя нясмелыя крокі да Бога, вельмі ранімы. Ён яшчэ не паспеў засвоіць царкоўныя нормы і правілы. Таму яго паводзіны могуць, з пункту гледжання дасведчаных хрысціян, не зусім адпавядаць агульнапрынятым царкоўным канонам.

Такі чалавек, як нованароджанае сляпое кацяня, нялюка шукае прытулку. Калі ён не знойдзе яго, упершыню наведваюшы хрысціянскую святыню, магчыма, больш ніколі не намагае шлях да выратавання. Ён павінен адчуць у доме Гасподнім станочныя эмоцыі, і ні ў якім разе не заславіае “не так стаў”, “не там стаў”, “не належным чынам апрануты”, “не ўмееш перахрысціцца”.

Хай заходзяць людзі ў храм: ярыя камуністы, вычурныя панкі, выкрашаныя модніцы. Не палічыце гэта вар’яцтвам. Бо калі зайшоў чалавек у царкоўны будынак, ці не была на тое воля Божая? І, магчыма, гэты недас-

ведчаны наведвальнік у сваёй малітве да Айца Святога шчырайшы за іншага “праведнага” хрысціяніна?

Пройдзе час, і, глядзіш, гэты самы панк стане жыцц і думаць па-іншаму. І, збіраючыся наведваць храм, ён ужо задумаецца, як павінен выглядаць падчас царкоўнай службы.

Даводзілася назіраць такую карціну. Дзве вясковыя кабейцы падчас Посту пасля дзеяння богаслужэння сядзяць на лавачцы пры аўтавазале, смачна адкусваюць свежую булку з каўбасой і радасна разважаюць: “Вось шчасце, пабывалі на споведзі, прычасціліся, а бацюшка і паверыў, што тыдзень пасціліся як след.” Свяшчэннікі яны падманулі, але ці падманулі Бога? Бязглуздыя, нават небяспечныя думкі. Так можна апраўдаць любы грэх. Прытым, заўважце, жанчыны былі належным чынам апранутыя для наведвання царквы.

Падводзячы вынік сваіх разважанняў, хочацца падкрэсліць галоўнае: храм – гэта месца, дзе пануе любоў і дабрыня. З любасцю і бясконцым цяпленнем стаўцеся адзін да аднаго: “Не судзіце – і не судзімы будзеце”.

Не заўсёды той абраны Богам, на чью галаву ўскладзецца святое Евангелле ці хто першы “з боем праб’ецца” да прычасця або іконы, а той, у каго Бог жыве ў душы.

Гэта мае суб’ектыўныя меркаванні. На глыбакадумнасць не прэтэндую. Магчыма, і памыляюся ў нечым. І не кідаю ні ў каго “камень”, сама не без граху. Проста вельмі хочацца, каб дзверы храма былі шырока адчынены для ўсіх, хто адчуе ў гэтым патрэбу. Бог літасцівы, у яго хоціць любові, каб дараваць аблуднаму чалавеку, які шукае шлях ісціны. І толькі Усявышняму вырашаць, хто з нас годны ўнаследаваць царства Нябеснае. Хацелася паразмаўляць з вамі, шануюныя чытачы, на мове любові. Калі гэта не зусім атрымала-ся, даруйце мне, калі ласка.

Ірына САЛОМКА.



Консультация нотариуса

Если у вас есть транспортное средство...

Значимое место в числе совершаемых нотариальных действий занимает удостоверение доверенностей в отношении транспортных средств.

В соответствии со статьей 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее ГК) доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами.

Нотариус удостоверяет доверенности по общим правилам удостоверения сделок в соответствии с Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий: он удостоверяет доверенность на покупку и перегон транспортного средства, на представительство в таможенных, пограничных органах и органах ГАИ, а также доверенность на владение, пользование, распоряжение транспортным средством с правом выезда за пределы Республики Беларусь и без права выезда.

Для этого необходимо представить личный паспорт лица, дающего доверенность, технический паспорт или свидетельство о регистрации транспортного средства. А для удостоверения доверенности на имя или от имени близких родственников нотариусу должны быть представлены подтверждающие близкие родственные отношения документы (свидетельство о рождении, о заключении брака).

При удостоверении доверенности нотариус проверяет личность представляемого и выясняет его дееспособность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Лица, обратившиеся за совершением нотариального действия, представляют нотариусу документы, удостоверяющие личность: паспорт гражданина Республики Беларусь (для граждан Республики Беларусь), вид на жи-

тельство (для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь). Срок действия доверенности устанавливается выдающим ее лицом по своему усмотрению и в соответствии с нормами статьи 187 ГК Республики Беларусь. Но он не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения.

За удостоверение доверенностей на право пользования, владение и распоряжение транспортными средствами, в том числе и в порядке передоверия для действия только на территории Республики Беларусь, нотариус взимает государственную пошлину в размере двух базовых величин, сегодня это 70000 белорусских рублей. Удостоверение доверенности для действия за пределами Республики Беларусь – три базовых величины, т.е. 105000 белорусских рублей.

За нотариальное удостоверение доверенностей с участием близких родственников (согласно ст.1 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь – это родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), при предоставлении документов, подтверждающих близкие родственные отношения (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака), взимается государственная пошлина в размере одной базовой величины, сегодня это 35000 белорусских рублей.

Пенсионеры и инвалиды при предоставлении подтверждающих документов освобождаются от уплаты государственной пошлины на 50% (в соответствии со ст.250 специальной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

Кроме того, нотариусом взимается тариф за оказание дополнительных платных услуг правово-

го и технического характера – 4720 белорусских рублей.

Доверенность составляется и удостоверяется в двух экземплярах. Один экземпляр доверенности выдается гражданину, а другой - хранится в делах государственной нотариальной конторы.

Лицо, которому владелец транспортного средства дает доверенность, имеет право передать свои полномочия другому лицу, т.е. передоверить. Для этого необходимо предоставить нотариусу основную доверенность, в которой право передоверия должно быть указано в виде формулировки: «С правом передоверия...» либо иной аналогичной записи, ясно указывающей на предоставление такого права. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

Лицо, выдавшее доверенность, может в любое время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, – отказаться от нее. С прекращением доверенности теряет силу и передоверие.

Для отмены доверенности или передоверия лицо, выдавшее доверенность, должно подать в государственную нотариальную контору (частному нотариусу) по месту удостоверения доверенности заявление об отмене документа. Об этом сообщается заинтересованным лицам.

Нотариус вправе совершать нотариальные действия только в отношении транспортных средств, состоящих на учете на территории Республики Беларусь.

О. ФИЛИППОВА,
консультант государственной
нотариальной конторы
Ивановского района.



Конкурс: что бы это значило?

На предпоследнюю публикацию фотографии о богатом рыбном улове («ЧЗ» за 26.11.2010 г.) поступило довольно много откликов. Постараюсь наиболее результативные из них озвучить.

Так, Людмила Романовна Пархейчук из деревни Лясковичи видит в данном случае следующие варианты ответов:

«Мы на рыбалку не попали, потому что долго спали. Теперь обиженно сидим – на улов отца глядим. Чтоб столько щуки наловить, рыбак не должен соней быть»;

«Щука по реке гуляла, все, что движется, хватала. За блесной она гонялась – вот на спиннинг и попалась. А вывод просится какой? Будь, брат, разборчивей с едой. Ведь правду люди говорят – не нужно «лопаты» все подряд»;

Вот, оказывается, и политические подтексты в довольно лояльной рубрике встречаются. А до чего доживем дальше?

Пенсионерка Ева Шукало из деревни Потаповичи обнаружила в снимке настоящую проблему:

«Папа деткам рассказал, что за штука эта щука! И что это за закон? Я за этих девять рыбок «залетел» на миллион. А вы, детки, посмотрите – в жизни рыбок не ловите».

Лидия Михайловна Лагодич из города Иванова предложила следующие подписки к снимку:

«Вот папе не повезло – столько щук поймал! Теперь надолго рыбалка пропала. Ведь мама каждой щуке загадывает одно желание: «Чтобы папа на рыбалку не ездил!»;

«Да, Алька, нам с тобой маму надо слушаться. Видишь, щуки-детки свою маму не слушались и попали на крючок»;

«Ты куда собираешься? Папа сказал: нам рыбу сторо-

жить – пока она мамини желания исполняет».

Радуют целые стихотворения горожанки Лилии Ефремовны Жушмы:

«С рыбалки папа возвратился и рыбку высыпал на пол. Ну-ка, дети, поскорее подчитайте мой улов! Дружно мы уесли на пол, разложили по одной. Щучек быстро посчитаем, ведь считать нам не впервой»;

«Щучки выстроились в ряд – как рота в армии солдат».

И на завершении – полнейшее наслаждение от Ирины Константиновны Кивчун:

«В кухне рыбу разложили – загляденые прямо! Это кто же наловил: папа или мама?»;


«Эти щуки покрупней, чем ловил Емеля. Ждет нас много рыбных дней – рыбная неделя»;

«Будет рыба в маринаде, рыба в кларе и уха, и в котлетах, и в салатах, в супе вместо петуха, к макаронам, к овощам, хоть бы не попала в чай!»;

«Обещали нам машину, «велик» и мобильник, а теперь, наверно, купят новый морозильник»;

«Девять штук огромных щук в самом лучшем виде. Надо Мурзика впустить – он ведь их не видел! Почему-то папой он был отправлен на балкон».

Спасибо! Ждем новых остроумных на очередное фото: что бы ЭТО значило?



Сытый мужчина – добрый мужчина



Факт и аргумент

Канадские ученые заявили, что знают, как помочь мужчинам расслабиться после тяжелого рабочего дня. По их мнению, панацеей является кусок мяса. Этот же продукт, как заметили исследователи, помогает представителям сильного пола быстрее взять себя в руки и при ссоре с супругой.

Наталья КУЛИНА:

- Мужчины любят мясо, это общеизвестно! А вот женщины повышают себе настроение обычно сладким. Я – не исключение. Очень люблю шоколад, торты и пирожные. При моей работе сложно держать себя в форме, но я стараюсь. Хотя иногда думаю: ну что это за жизнь, если ты уже не можешь позволить что-то вкусенького съесть?



У хорошей хозяйки

Макаронный рулет

Наварили целую кастрюлю макарон, а даже половины съесть не смогли? Смешайте их с сырым яйцом, выложите тонким слоем на

фольгу. Сверху – слой поджаренного с луком мясного фарша.

А чтобы блюдо получилось сочнее, добавьте мелко нарезанный помидор или томатную пасту.

Сверните в рулет и отправьте на полчаса в духовку. Затем фольгу разверните и дайте макаронам подрумяниться.

АНЕКДОТЫ

Приходит мужик на биржу труда и говорит:

- Мне срочно нужна работа. У меня жена и пятеро детей!

- А что Вы еще умеете делать?

★★★

Человеку должно повезти три раза: от кого родиться, у кого учиться и на ком жениться...

★★★

Муж спрашивает жену: - Что бы ты сделала, если бы я выиграл в лотерею?

- Наконец-то развелась бы с то-

бой и забрала свою половину.

- Отлично! Я сегодня выиграл четыре тысячи рублей. Забери свою половину и проваливай.

★★★

Вовочка приходит домой:

- Пап, у нас сегодня в школе такое случилось, что твоей зарплате не хватит!

★★★

- Я недавно на школьных соревнованиях пробежал два километра за одну минуту.

- Врешь! Это же лучше мирового рекорда.

- Да, но я знаю короткий путь!

Прогноз погоды на выходные, 11-12 декабря, в 2. Иванове

Суббота, 11 декабря. Ночью и днем – 3-5 градусов мороза.

Воскресенье, 12 декабря. Ночью – минус 7-9, днем – 4-6 градусов ниже нуля.

Сплошная облачность, небольшой снег, метель. Ветер западный, во второй день выходных поменяется на юго-восточный. Давление – 753-758 миллиметров ртутного столбика, влажность воздуха – 90 процентов.

Подборку подготовил ведущий рубрики Валерий КУХАРЧУК.

БЕЛАРУСБАНК
Открытая акционерная общество «Сбергательный банк «Беларусбанк»

ОБЛИГАЦИИ

ОАО «АСБ Беларусбанк»
для физических лиц
в Евро и долларах США

ВЫПУСК В ЕВРО
№ 84, 85, 86

ВЫПУСК В ДОЛЛАРАХ США
№ 87, 88

Валюта займа	Евро	Доллар США
Номинальная стоимость	1000	500
Ставка дохода	8% годовых	8% годовых
Срок размещения	1,5 года (с 01.06.2010 по 31.11.2011)	1,5 года (с 01.06.2010 по 31.11.2011)
Срок обращения	2 года (с 01.06.2010 по 31.05.2012)	2 года (с 01.06.2010 по 31.05.2012)
Дата начала погашения	31.05.2012	31.05.2012
Досрочное погашение	По истечении шести месяцев с даты продажи облигации	По истечении шести месяцев с даты продажи облигации
Периодичность выплаты дохода	1 раз в 3 месяца	1 раз в 3 месяца

ПРИДАЙТЕ ВАШИМ ДЕНЬГАМ НОВУЮ ФОРМУ!

ФОРМУ ОБЛИГАЦИЙ ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»

www.belarusbank.by

БЕЛАРУСБАНК
Открытая акционерная общество «Сбергательный банк «Беларусбанк»

БАНК №1 в Беларуси

ВКЛАДЫ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

Вид вклада	Ставка
«Премияльно-накопительный «Детский» — ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь + 5,5% годовых; доход, выплачиваемый в соответствии с Условиями вклада — 0,5% годовых.	16,5% годовых
«Накопительный»	16% годовых
«Новый 2010» — в течение первых 3-х месяцев хранения — ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь + 3,5% годовых; в последующие месяцы — ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь + 3,5% годовых.	16% годовых
«Сбергательный» — ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь + 3,5% годовых.	14% годовых
«Мобильный» — ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь + 3,5% годовых.	14% годовых
«Шанс» — ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь + 3% годовых.	13,5% годовых
«Престиж»	14% годовых
«Гарантированный доход» (срок хранения вклада 15 дней)	13% годовых
«Пенсионный» — ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.	10,5% годовых

С 01.07.2009 для ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и бывших узников фашистских концлагерей установлен дополнительный доход — 6% годовых.

Ставка рефинансирования НБ РБ с 15.09.2010 г. — 10,5% годовых.

Подобности — в учреждениях банка и на сайте www.belarusbank.by

Ремонт и реставрация мягкой мебели

Изменение дизайна.
Большой выбор ткани.
Изменение кровати в тахту.
Замена комплектующих.

Доставка и консультация бесплатно.

ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС, КАК ДЛЯ СЕБЯ.

Velcom 8-029-356-72-05.
MTC 8-033-669-81-13.
ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593

Ремонт мягкой мебели
любой сложности

СРОК 1-3 дня

ИП Можайко С.В.
УНН 680168229

► ИЗ КРОВАТИ - ТАХТУ
► ИЗ ДИВАНА - УГЛОВОЙ ДИВАН
► ИЗ ОБЫЧНОГО ДИВАНА - ВПЕРЕДЫДВИЖНОЙ

• КАЧЕСТВО • ДИЗАЙН • ДОСТАВКА

8-(01795)-5-93-53
Велком 8-(044)-756-72-80
MTC 8-(029)-766-24-30

ШИНЫ

для любой машины (легковые, грузовые, с/х).

Наличный, безналичный расчет. КРЕДИТ.

г. Иваново, ул. Первомайская, 25А, магазин «У Дабрадзёў».

MTC 8-033-301-07-24, Velcom 8-029-377-07-24.

Официальный дилер компании «МеталлПрофиль»
ОДО «Металлпромсервис» реализует со склада в г. Пинске

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

металлочерепицу и элементы кровли; профнастил оцинкованный и с покрытием; водосточные системы.

Тел.: 8-0165-37-13-38, 37-13-64, 37-13-66, 8-044-767-75-39.

УНН 290224693

ОКНА №1 В БЕЛАРУСИ!

Отличные окна!

ШИРОКИЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ

Отличные цены. Кредит.

г. Иваново, ул. Первомайская, 25А

тел. 2-22-88; 8-033-328-54-03, 8-029-993-09-31

УНН 290817558

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8-029-729-67-03.
ИП СЕРГЕЙЧИК В. В. УНН 290443094

БЛОКИ ГАЗОСИЛКАТНЫЕ; КИРПИЧ; СМЕСИ КЛЕЕВЫЕ; ЦЕМЕНТ; ШИФЕР; ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ; БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ; ПЕРЕМЫЧКИ.

Тел.: 8-01643-4-93-00, 8-029-208-68-90, 8-029-723-94-92, 8-033-674-11-34 (MTC), 8-044-779-62-93 (Vel).

Лиц. №12080/0552150 вид. Березовский РИК до 19.08.2015г. ООО «АгроЗападИнвест» УНН 290505983

АКЦИЯ!

с 1 по 31 декабря

ВЕЛОСИПЕДЫ!

скидка 30000 рублей

скидка 150000 рублей от цены реализации

вещевой ящик стоимостью 95000 рублей в подарок

Рассрочка платежа. Кредит.

Учтем индивидуальные возможности каждого.

г. Иваново, ул. Первомайская, 25А, магазин «У Дабрадзёў»

MTC 8-029-529-43-97, 2-22-88.

Мебель по индивидуальным проектам:

кухни, шкафы-купе, детские комнаты, офисная, торговая мебель.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА. СБОРКА, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Качественные материалы, современный дизайн. Нал./безнал. расчет. Рассрочка.

Тел.: 8-044-769-66-96, 8-044-740-94-09, 8-029-806-90-69.

ООО «ЮВИАЛ-ПЛУС» УНН 290985461

РЕМОНТ мягкой мебели

• Большой выбор тканей.

• Пенсионерам - скидка.

• Разнообразный дизайн.

ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.

Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-017-95-2-22-88, 8-029-551-68-36, 8-044-724-71-88.

Са-во № 0126755 от 29.03.07 вид. Слуцким РИК ИП Прокопович А.С. УНН 600560765

Представитель в г. Пинске

ООО БрестСталь

✓ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (широкая гамма цветов) и комплектующие

✓ ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ)

✓ водосточные системы

✓ сайдинг, софит (подшивка крыши)

✓ лист кровельный «Ондулин» и «Ондура»

✓ мансардные окна, окна ПВХ

✓ ворота секционные «Алютех»

✓ шифер, утеплитель «ИзOVER»

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.

Оплата за наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel), 8-029-635-35-64 (Vel), 8-029-800-96-72, 8-029-823-04-54 (MTC), 8-0165-33-68-54 (факс).

ИП ГОРЕГЛЯД Г.Н. УНН 290099018. Лиц. №14450/0483492 от 17.06.2008г.

ПРОДАЮТСЯ МЕЛЬНИЦЫ

(220В; 170-400 кг/ч).

Гарантия.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. НЕДОРОГО.

Тел.: 8-033-663-53-23, 8-029-383-27-89.

Лиц. №62380/0310665 вид. Минский РИК до 28.02.2013г. ИП ТИМОШИН В.Д. УНН 690457242

ПРОДАЮТСЯ:

♦ СКУТЕР;

♦ ДВИГАТЕЛЬ для мотоблока (дизель/бензин);

♦ БЕНЗОПИЛА; БЕНЗОКОСА;

♦ МОТОКУЛЬТИВАТОР;

♦ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПКИ В КРЕДИТ.

Тел. 8-033-660-69-96.

Лиц. №50000/0611393 вид. Минским ГИК до 12.03.2014г. «Хорс-Моторс» УНН 190849085

В суде Ивановского района Брестской области

имеется гражданское дело по заявлению Петровой Анны Нифантьевны об объявлении гражданки Горбачко Натальи Леонидовны, 06.05.1983 года рождения, уроженки г. Иваново Брестской области, умершей. Последнее известное место ее жительства - г. Москва Российской Федерации. Если кому-либо из граждан или юридических лиц известны сведения о гражданке Горбачко Наталье Леонидовне, просьба сообщить в суд Ивановского района по адресу: г. Иваново, ул. Ленина, 5 в течение двух месяцев со дня публикации.

ОКНА, ДВЕРИ ИЗ ПВХ

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Собственное производство конструкций и стеклопакетов. Замеры, доставка, монтаж.

• Профиль: Funke Gruppe (Германия)

• Фурнитура: Roto NT (Германия)

• Немецкие технологии

Рожественские скидки

Низкие цены

Возможна продажа в кредит без процентов и справок

частное торгово-производственное унитарное предприятие

ГЕВОПЕЛ

тел./факс: 2-59-07, 2-52-88, GSM: +375 (29) 682-46-18(vel), 209-12-48 г. Иваново, ул. Ленина, 127 а УНН 290376292

ПРОДАЮТСЯ БЛОКИ Г/С, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ (демлеры). ШИФЕР, ШТАКЕТНИК.

Тел.: 2-41-28, 2-70-95, 8-029-524-62-50.

Лиц. №12000/0280721 вид. Ивановский РИК до 24.03.2013г. ИП МИЛОВИЧ В.В. УНН 200678316

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

intel

Современный этикет роскоши

Текстура Более 300 расцветок

Глянec РАССРОЧКА 0%

Мат СКИДКИ ДО 15%

Сатин Исполнение заказа 1-3 дня

VELCOM: 641-53-00 MTC: 801-02-50

ШКАФЫ-КУПЕ

По индивидуальным заказам

встроенные и корпусные системы «Senator» и «Komandor».

Большой выбор расцветок.

100% ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

скидки до 20%

Рассрочка платежа т/ф (0165) до 10 мес. 37-79-39 нал/безнал (029)630-83-78 УНН 290500634 ООО «РоялПром»


Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь Установа "Рэдакцыя газеты "Чырвоная Звезда" і праграмы радыёвешчання "Гаворыць Іванава" ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў Выходзіць па аўторках і пятніцах, на беларускай і рускай мовах. Рэгістрацыйны № 812	Адрас рэдакцыі: 225800, г. Іванава, Савецкая, 91 Падпісана да друку ў 9.00. Заказ №5916 Тыраж 7370	Галоўны рэдактар Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай настольна-выдавецкай сістэме, аддрукавана афсетным спосабам з арыгінал-макета рэдакцыі ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Брэсцкага аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. Аб'ём - 3 друкаваныя аркушы. Фармат 600x420 мм.	ТЭЛЕФОНЫ: <table border="1"> <tr> <td>галоўнага рэдактара</td> <td>2-12-63</td> </tr> <tr> <td>адказнага сакратара</td> <td>2-20-01</td> </tr> <tr> <td>загадчыка аддзела агарнай палітыкі</td> <td>2-15-02</td> </tr> </table> Аддзел рэкламы - 2-15-02 АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by САЙТ: WWW.JANOW.BY Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.	галоўнага рэдактара	2-12-63	адказнага сакратара	2-20-01	загадчыка аддзела агарнай палітыкі	2-15-02	<table border="1"> <tr> <td>загадчыка аддзела пісьмаў</td> <td>2-12-36</td> </tr> <tr> <td>аператараў</td> <td>2-15-38</td> </tr> <tr> <td>бухгалтара</td> <td>2-16-46</td> </tr> <tr> <td>раённага радыё</td> <td>2-14-03</td> </tr> </table>	загадчыка аддзела пісьмаў	2-12-36	аператараў	2-15-38	бухгалтара	2-16-46	раённага радыё	2-14-03
галоўнага рэдактара	2-12-63																	
адказнага сакратара	2-20-01																	
загадчыка аддзела агарнай палітыкі	2-15-02																	
загадчыка аддзела пісьмаў	2-12-36																	
аператараў	2-15-38																	
бухгалтара	2-16-46																	
раённага радыё	2-14-03																	

ISSN 2075-8006

9 772075 800007



Программа ТВ РЕКЛАМА



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ЧИРВОНАЯ ЗВЕЗДА". E-MAIL: ZVIAZDA@BREST.BY, ТЕЛ. 2-15-02

Поздравляем!

От всей души поздравляем дорогого мужа, отца, свекра, дедушку и свата **Петра Владимировича ГОРЧАНЮКА** с 50-летним юбилеем!

У тебя сегодня юбилей, и в день такого торжества, прими от нас, родных людей, простые, нежные слова. Мы желаем от чистого сердца радости в жизни, успехов везде, счастья побольше, здоровья крепче и долгой-долгой жизни на земле.

Жена, сын, невестка, внуки, сваты.

От всей души поздравляем дорогую жену, мамочку и бабушку **Анну Ивановну МАРКЕВИЧ** с Днем рождения!

Любимая мамочка, от чистой души тебя с Днем рождения поздравить спешим! Спасибо, родная, за то, что живешь, детей воспитала, внучат бережешь. Желаем радости и счастья, здоровья крепкого вдвойне, желаем самого простого - прожить подольше на земле.

Муж, дочь, сын, зять, внуки Аннушка и Софийка.

КАКОЙ НОВЫЙ ГОД БЕЗ НАСТОЯЩИХ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ?

Пригласите их к себе домой, и они устроят Вашим детям и Вам незабываемый, веселый праздник.

Справки по тел.: **2-14-99, 2-15-67.**

Ивановское райпо.

Оптимальный выбор!

КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, УДОБСТВО!

Роздественские скидки - 10%

Лучшие покупки в кредит! оформление на месте

Новое окно с коэффициентом сопротивления теплопередаче **1,12 м² °C/Вт**

мотольские ОКНА

отличные окна по честной цене!

г. Иваново
ул. Ленина, 3
(1652) 5-64-48
(029) 724-19-98
(029) 634-53-66

Уважаемые жители города Иваново и Ивановского района!

21 декабря 2010 года в ЦБУ № 112 Филиала №121 ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу: ул. Пионерская, 4, г. Иваново с 14.00 до 16.00 будет вести личный прием граждан начальник филиала №100-Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» **Виктор Николаевич ЛЕЧЕНКОВ.**

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону **2-13-58.**

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ.

Тел. 8-029-809-83-99.

ЛЕСТНИЦЫ

проектирование, изготовление, монтаж, покраска лестниц любой сложности.

Тел. **960-26-35 (Vel).**

ИПЛАГОДИЧ С. Х. УНН 290581676

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ПРОФНАСТИЛ - на забор и стены

Доборные элементы кровли (конек, ендова, ветровая планка, слив, парапет)

Изготовление заказа - **1 день.**

Возможна доставка.

Т.ф. **2-52-74, 8-029-322-47-90, 8-029-821-47-90.**

Лиц. №12300/0590881 выд. Ивановским РИК до 03.05.2015г. УНН 290508875

ЧПУП «Капитан В. В.» производит и реализует:

ШАКЕТНИК, ЖЕРДИ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ обрезные и необрезные (под заказ любой размер).

ЗВЕНЬЯ ЗАБОРА (деревянные, металлические).

Вагонка, доска пола, наличник, плинтус, а также дрова, утеплители, антисептики (для пропитки древесины).

Тел.: **8-01644-7-44-33, 8-029-635-39-61, 8-029-208-50-50.**

Лиц. № 12200/0578706 выд. Дрогичинским РИК до 24.09.12г. УНН 290480475

Форма оплаты любая

ОКНА ПВХ

Тел. **8-029-934-64-32**

Лиц. №14450/0483067 выд. Пинским ГИК до 4.11.2013г. ИП САЧКОВСКИЙ А. А. УНН 290455974

Облицовка плиткой любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. Гарантия.

Тел. **8-029-508-20-38.**

ИП ПАЧКО Н. Н. УНН 290347436

РЕМОНТ ТВ.

Гарантия. Выезд по району.

Тел.: **2-18-26, 8-029-520-78-43.**

ИП КУРИШКО А. С. УНН 200557257

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

В преддверии Новогодних праздников Ивановское райпо принимает заказы на комплектование новогодних подарков.

При заказе новогодних подарков на сумму 1 млн.руб. и более предоставляется скидка в размере 50% от торговой надбавки.

За справками обращаться по телефонам: **2-41-76, 2-14-29.**

Тел.: **2-65-42, 8-029-529-65-42.**

РЕМОНТ стиральных машин-автоматов, холодильников, морозильников, на дому у клиента.

Гарантия. Без выходных.

ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

Предлагаем для частных лиц и организаций

СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ новую и б/у производства Европа:

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ, ОПРЫСКИВАТЕЛИ, КОМБАЙНЫ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЕ, картофелекопалки, окучники, разбрасыватели минеральных удобрений, плуги отвальные, бороны дисковые, рассадопосадочные машины, пресс-подборщики, культиваторы, агрегаты почвообрабатывающие, запасные части и др.

Контактные телефоны: **8(029) 222-20-45 (MTC) 8(029) 393-30-45 (Velcom)**

Лиц. № 14410/0412593 от 16.08.2009-16.08.2013г. УНН 290710845 ИП Пилинко В.А.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной

Телефоны: **8-029-696-70-89 (Vel.), 8-029-820-70-89 (MTC).**

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНН 290377444

скидки до 15%

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ НА ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Очень большой ассортимент

Тел.: **2-22-88, 8-033-328-54-03, 8-029-993-09-31.**

Лиц. №12300/0230521 выд. Ивановским РИК до 09.04.2012г. УНН 290817558

НАШЕДШЕГО КОШЕЛЕК

с документами на имя Фурман Елены Васильевны просьба позвонить по тел.: **5-61-02, 8-029-824-15-91.**

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

предновогодняя скидка **10%**

НОВИНКА! УСЛУГИ ГРУЗЧИКА ДОСТАВКА **БЕСПЛАТНО**

ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА!!! Vel **8-029-674-70-98**

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА MTC **8-033-664-68-41**

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ

ИП Ксензов А. А. УНН 698289278

ОКНА из ПВХ LG Chem

- Изготовление
- Гарантийное обслуживание
- Замер и доставка бесплатно
- Гибкая система скидок
- Кредит

МТС (029) 790-38-74
Velcom (029) 999-75-24

Качество, которому доверяют!

В воскресенье, 12 декабря на рынке по продаже животных в г. Иваново с 8.00 до 11.00 и в д. Мотоль с 11.00 до 13.00 **БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ МОЛОДЫЕ КУРЫ - НЕСУШКИ.**

Лиц. 14100/0547991 выд. Барановичским ГИК до 11.05.2014 г. ИП Щеглик А. В. УНН 290104799

ПРОДАЕМ МЕЛЬНИЦЫ "Фермер" 170-300 кг/ч, **ИНКУБАТОРЫ, ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ,** все на 220В.

Доставка, гарантия, запчасти.

Тел.: **8-029-713-52-60, 8-044-489-05-03.**

Лиц. №22360/0599927 выд. Оршанским РИК до 06.06.2015г. ЧТУП "ОршаЭлектромотор" УНН 391121968

КОМПЬЮТЕРЫ И НОУТБУКИ на гарантии, от 127000 руб. в месяц, рассрочка до 2-х лет. **Доставка бесплатная.**

Тел. **8-029-525-95-75.**

ИП ВОРОБЕЙ К. С. УНН 290634431

Организация постоянно реализует: ВСЕ ВИДЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ (в наличии и под заказ).

Тел.: **8-029-571-65-35, 8-029-839-16-73, 8-02356-90-9-53.**

С-во ГМ №046346 выдано 04.01.2007 г. Гомельским облисполкомом. УНН 490493346

МЕЛЬНИЦЫ "Ярмаш", "Нива", "Хрюша" 220В. 170, 250, 300, 350, 400 кг/ч.

КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ 220В;

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ (1,5-6кВт) 220В;

ОБОГРЕВАТЕЛИ (на дизельном топливе).

Тел.: **8-029-687-36-70, 8-029-777-58-09.**

Бесплатная доставка по РБ, гарантия и обслуживание.

ООО "Минотерм" Лиц. №52000/14.10.2015г. УНН 101431068

ОДО «Металлпромсервис» реализует со склада в г. Пинске

МЕТАЛЛОПРОКАТ

арматуру; балку; гвозди; катанку; квадрат; круг; листы (в т.ч. оцинкованные); полосу; проволоку; трубы (в т.ч. оцинкованные); уголки; швеллеры; шестигранники; электроуды; сетку-рабицу (в т.ч. оцинкованную).

Биржевое сопровождение сделок.

Тел.: **8-0165-37-13-38, 37-13-64, 37-13-66, 8-029-651-09-31.**

УНН 290224693

Мебельный цех

Изготовление и реставрация мягкой мебели

- более 15 современных и стильных дизайнов;
- более 3500 видов ткани от простых до элитных;
- из дивана - угловой, евро-книга;
- из кровати - тахта.

Работают только высококвалифицированные специалисты

Тел.: **8-029-605-05-95, 8-029-693-00-95 (Vel), 8-029-875-05-95 (MTC).**

Мы ценим каждого клиента. Каждому клиенту - подарок + деревянные накладки!

ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

Понедельник, 13 декабря

1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.15 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».
6.45, 16.05 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.55 Деловая жизнь.
8.30 «В мире моторов».
9.10 «В центре внимания».
10.35 Культурные люди.
11.05, 17.10 Сериал «**Маруся**».
12.15 Худ.фильм «**Ёлка, кролик, попугай**».
14.05 Женское ток-шоу «Моя прекрасная няня».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Викторией Сенкевич.
16.30 Сериал «**Спальный район**».
18.20 «Окно в Европу».
18.50, 1.05 «Зона Х». Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 «Арена». Программа о спорте.
19.55 «Ответный ход». Ток-шоу.
21.00 Панорама.

21.55 Актуальное интервью.
22.10 Сериал «**Доктор Хаус-5**».
23.30 Худ.фильм «**Рискуя жизнью**».
1.10 День спорта.
 **6.00**, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.00 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 Контуры.
10.10 «Жить здорово!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.15 Новости спорта.
11.10 Сериал «**Вызов**».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
16.15 «Дикий молодежь».
16.50 ОНТ представляет: «Битва титанов».
18.20 «Обратный отсчет». «Новое лицо древнего города».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».

Вторник, 14 декабря

1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.10, 18.00, 19.00, 23.15 Новости.
6.05, 1.35 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 «Арена». Программа о спорте.
9.15, 19.55 Худ.фильм «**Маргоша**».
10.10, 17.10 Сериал «**Спальный район**».
10.45, 17.45 Сериал «**Маруся**».
11.40, 21.55 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «**Варенька**».
14.05 «Ответный ход». Ток-шоу.
15.20, 19.15 Новости региона.
15.45 Требуется.
16.05 Видеафильм АТН цикла «Земля беларуская».
16.15 Т/ф «Детское Евровидение - 2010: за кадром».
16.40 Док. фильм «Горячие точки».
18.50, 1.30 «Зона Х». Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Сфера интересов». Экономическая программа.
21.00 Панорама.
22.10 Сериал «**Доктор Хаус-5**».
23.30 Худ.фильм «**Однажды в Версале**».
 **6.00**, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.00 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.25 Сериал «**Моя жена меня приворожила**».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.15 Новости спорта.
11.10 Сериал «**Вызов**».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал «**Обручальное кольцо**».
17.05 Сериал «**Слово женщине**».
18.20 Сериал «**Счастливы вместе**».

Среда, 15 декабря

1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.15 Новости.
6.05, 1.20 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.10, 20.00 Худ.фильм «**Маргоша**».
10.10, 17.05 Сериал «**Спальный район**».
10.45, 17.40 Сериал «**Маруся**».
11.40, 21.55 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «**Счастье моё**».
14.05 Здоровье.
14.30 Альманах путешествий.
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «OFF STAGE LIFE» с Забитом Самедовым.
16.05 «Окно в Европу».
16.25 «Проверка слухов».
18.50, 1.15 «Зона Х». Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».
19.30 «КЕНО».

19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
22.10 Сериал «**Доктор Хаус-5**».
23.15 Худ.фильм «**Запутались в любви**».
 **6.00**, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.00 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.25 Сериал «**Моя жена меня приворожила**».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.15 Новости спорта.
11.10 Сериал «**Вызов**».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал «**Обручальное кольцо**».
17.05 Сериал «**Слово женщине**».
18.20 Сериал «**Счастливы вместе**».

Четверг, 16 декабря

1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 17.05, 18.00, 19.00, 23.15 Новости.
6.05, 1.35 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.15, 19.55 Худ.фильм «**Маргоша**».
10.10, 17.10 Сериал «**Спальный район**».
10.45, 17.45 Сериал «**Маруся**».
11.40, 21.55 Актуальное интервью.
12.10 Худ.фильм «**Цветы для снежной королевы**».
14.10 Док. фильм «Звёздная жизнь» (Украина). Фильм

21.05 ОНТ представляет: «Выбор +. Специальный выпуск».
23.20 ОНТ представляет: «Владимир Спиваков приглашает...».
23.30 Худ.фильм «**Рискуя жизнью**».
0.45 Сериал «**Виола Тараканова. В мире преступных страстей**».
1.35 Ночные новости.

 **6.35** Сериал «**Универ**».
7.00 ЛАДное утро.
8.00, 15.30, 21.35 Телебарометр.
8.05, 16.45 Сериал «**Чисто английские убийства**».
9.00, 17.50 Сериал «**Семейный дом**».
10.10 Худ.фильм «**Умники**».
11.55 Пра мастацтва.
12.25 Школа ремонта.
13.25 Сериал «**Полюби меня снова**».
14.20 «Расшифровать дресс-код». Документально-познавательный цикл (Франция).
14.50 М/с «Дракончик и его друзья».
15.15 Внеклассный час.
15.50, 1.20 Сериал «**Налетчики**».
18.55 Хоккей. Чемпионат мира U-20. Украина-Беларусь. Прямая трансляция.

вместе».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Выбор +. Специальный выпуск».
23.20 ОНТ представляет: «Владимир Спиваков приглашает...».
0.45 Сериал «**Виола Тараканова. В мире преступных страстей**».
1.35 Ночные новости.

 **6.35, 23.05** Сериал «**Универ**».
7.00 ЛАДное утро.
8.00, 21.20 Телебарометр.
8.05, 16.40 Сериал «**Чисто английские убийства**».
9.00, 17.50 Сериал «**Семейный дом**».
10.10 Худ.фильм «**Все невидимые дети**».
12.25 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига. Обзор тура.
13.20 Овертайм.
13.45 «Страсти по культуре» с Геннадием Давыдко.
14.30 Худ.фильм «**Бомж**». 1 с.
15.30 Внеклассный час.
15.45, 0.15 Сериал

18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Выбор +. Специальный выпуск».
23.20 ОНТ представляет: «Владимир Спиваков приглашает...».
0.45 Сериал «**Виола Тараканова. В мире преступных страстей**».
1.35 Ночные новости.

 **6.35** Сериал «**Универ**».
7.00 ЛАДное утро.
8.00 Телебарометр.
8.05 Сериал «**Интерны**».
8.35, 16.50 Сериал «**Чисто английские убийства**».
9.35, 18.00 Сериал «**Семейный дом**».
10.45 Худ.фильм «**Искатели счастья**».
12.15 Спорт-кадр.
12.45 «Репортер «Белорусского времечка»».
13.35 Врачебные тайны с доктором А.Терещенко.
14.05 Дача здоровья.
14.40 Худ.фильм «**Бомж**». 2 с.
15.40 Внеклассный час.
15.55, 0.30 Сериал

«Откровенно о первой любви».
15.20, 19.15 Новости региона.
15.40 «Оружие». Цикл документальных фильмов (Беларусь).
16.00 Док. фильм «Фортификация».
16.35 Док. фильм «Горячие точки».
18.50, 1.25 «Зона Х». Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.

21.20 Калыханка.
21.40 Актуальное интервью.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига. Манчестер Юнайтед-Арсенал. Прямая трансляция.
23.55 Овертайм.
0.25 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига. Обзор тура.

 **6.00**, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «**Богатая и любимая**».
11.40, 17.30 «Званный ужин».
12.35 «Фантастика под грифом «Секретно»: «НЛО. Другая жизнь».
13.50 «Звездный ринг».
Полина Гагарина против группы «Rockejoke».
15.00 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 СТБ представляет: «КульТУРА!».
16.50 «Репортерские истории».
17.10 «Наше дело».
18.30 «Взрослые игры». Сериал.

«**Налетчики**».
18.55 Хоккей. Чемпионат мира U-20. Беларусь-Япония. Прямая Трансляция. В перерыве: Калыханка.
21.25 Белорусское времечко.
22.25 Сериал «**Интерны**».
23.45 «Спорт-кадр».

 **6.00**, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
8.30 СТБ представляет: «Говорит и показывает Минск». Радио OnLine.
9.00 Худ.фильм «**НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!**».
10.40 Худ.фильм «**Богатая и любимая**».
11.40, 17.30 «Званный ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты International». Сериал.
15.35 Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

«**Налетчики**».
19.05 Белорусское времечко.
19.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. АЗ Алкмаар-БАТЭ. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. Севилья-Дортмунд. Прямая трансляция.
0.00 Реальный мир.


 **6.00**, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Меч». Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «**Богатая и любимая**».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званный ужин».
12.35, 18.30 «Взрослые игры». Сериал.
13.50 «Не ври мне!».
14.40 «Студенты International». Сериал.
15.30, 23.30 Сериал «**Дураки, дороги, деньги**».
16.50 «Новые путешествия дилетанта».

22.10 Сериал «**Доктор Хаус-5**».
23.30 Худ.фильм «**Любовь со словарём**».
 **6.00**, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.00 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 «Жить здорово!».
10.25 Сериал «**Моя жена меня приворожила**».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15,


20.00 «Столичные подробности».
20.15 «В тему». Актуальное интервью.
20.30 Худ.фильм «**НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!**».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «**ПОВОРОТ**».

 **7.00** «Утро России».
9.00 «Картина мира» с Юрием Козиятко.
10.00 «Городок».
10.20 «Утренняя почта с Ларисой Грибалевой».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 18.50 Сериал «**Ефросинья**».
12.20, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.50 «Комната смеха».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 Новости - Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «**Дворик**».
17.50 Сериал «**Черная богиня**».
20.30 Сериал «**Вы заказывали убийство**».
22.20 Сериал «**Телохранитель**».
«Как выглядит рай».
23.20 «Ничего личного». Информационно-сатирическая программа.

20.25 «Меч». Сериал.
21.25 «Пять минут» с Людмилой Ковалевой.
21.30 «Большой город».
22.05 «Автопанорама».
22.55 Сериал «**Дураки, дороги, деньги**».
23.50 «Спецкор отдела расследований». Сериал.
0.50 «Боец. Рождение легенды». Сериал.

 **7.00** «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал «**Ефросинья**».
10.10 Док. фильм «Аркадий Гайдар. Последняя тайна».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «Ничего личного». Информационно-сатирическая программа.
11.45, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.15, 20.30 Сериал «**Вы заказывали убийство**».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости-Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «**Дворик**».
17.50 Сериал «**Черная богиня**».
22.20 Сериал «**Телохранитель**».
«Как выглядит рай».

20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 «Правила угона». Сериал.
21.25 «Пять минут» с Кристиной Момот.
21.30 «Минск и минчане».
22.05 «Добро пожаловать».
22.55 ПРЕМЬЕРА! СТБ представляет: «Миссия секретна. История внешней разведки Беларуси». 1 с.
0.25 «Спецкор отдела расследований». Сериал.
1.20 «Боец. Рождение легенды». Сериал.

 **7.00** «Утро России».
9.20, 18.50 Сериал «**Ефросинья**».
10.10 Док. фильм «Мир входящему. Девять месяцев одного года».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.20 «Кулагин и партнеры».
12.00, 20.30 Сериал «**Вы заказывали убийство**».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 Новости-Беларусь.
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.
15.25 «Настоящая жизнь».
16.15 Сериал «**Дворик**».

21.00, 23.15 Новости спорта.
11.10 Сериал «**Вызов**».
12.20 «Детективы».
13.10 «Контрольная закупка».
13.45 «Модный приговор».
14.50 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
16.15 Сериал «**Обручальное кольцо**».
17.05 Сериал «**Слово женщине**».
18.20 Сериал «**Счастливы вместе**».

23.45 «ВЕСТИ.ру».
0.05 Док. фильм «Красота по-советски. Судьба манекенщицы».

 **6.00** «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».
8.35 «Программа Максимум. Расследования, которые касаются каждого».
9.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.20 «Чистосердечное признание».
12.05 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 Худ.фильм «**Кодекс чести**».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «**Возвращение Мухтара**».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «**Литейный**».
21.40 Сериал «**Брат за брата**».
23.40 «Сегодня».
0.05 «Честный понедельник».
1.00 «Школа злословия».

23.30 «ВЕСТИ.ру».
23.50 Док. фильм «Лучи смерти. Гиперболюид инженера Филиппова».

 **6.00** «Сегодня».
6.05 «НТВ утром».
8.40 «Русские сенсации». Информационный детектив.
9.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.25 «Женский взгляд».
12.10 «До суда».
13.00 «Сегодня».
13.35 Худ.фильм «**Кодекс чести**».
15.10 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Сериал «**Возвращение Мухтара**».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «**Литейный**».
21.40 Сериал «**Брат за брата**».
23.40 «Сегодня».
0.05 Сериал «**Винтовая лестница**».

17.50 Сериал «**Черная богиня**».
22.20 Сериал «**Телохранитель**».
«Как выглядит рай».
23.30 «ВЕСТИ.ру».
23.50 Док. фильм «Великий и ужасный Жук».

Четверг, 16 декабря

6.35 Сериал «**Универ**».

7.00 ЛАДное утро.

8.00, **21.35** Телебарометр.

8.05, **16.40** Сериал «**Чисто английские убийства**».

9.05, **17.50** Сериал «**Семейный дом**».

10.15 «Битва экстрасенсов».

11.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция.

13.00 Женсовет.

13.35 М/с «Дракончик и его друзья».

13.50 Внеклассный час.

14.10 Сериал «**Налетчики**».

15.10 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. Чемпионат мира U-20. Беларусь-Италия. Прямая трансляция.

21.20 Калыханка.

21.40 Актуальное интервью.

22.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. Андерлехт-Хайдук. Прямая трансляция.

0.00 Время футбола.

0.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. Лиль-Гент.

6.00, **7.30**, **10.30**, **13.30**, **16.30**, **19.30**, **22.30** «24 часа».

6.10, **17.20** «Минщина».

6.20 «Утро. Студия хорошего

Пятница, 17 декабря

6.00, **7.00**, **8.00**, **9.00**, **12.00**, **13.00**, **14.00**, **15.00**, **16.00**, **17.00**, **18.00**, **19.00**, **0.00** Новости.

6.05, **1.50** День спорта.

6.10, **7.10**, **8.15** «Доброе утро, Беларусь!».

7.05, **8.10** Зона Х.

7.30, **11.50** Деловая жизнь.

8.35 Сфера интересов.

9.10, **19.55** Худ. фильм «**Маргоша**».

10.10 Сериал «**Спальный район**».

10.45, **17.50** Сериал «**Маруся**».

11.40, **21.55** Актуальное интервью.

12.10 Худ. фильм «**Трамвай в Париж**».

14.05 «Школа доктора Комаровского» (Украина). Ток-шоу.

14.30 «Повар на дому» (США).

15.20, **19.15** Новости региона.

15.40 «Требуется».

16.05, **0.15** Документально-биографический цикл «Моя правда» (Украина). Фильм «Валерий Лобановский».

16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». «Я влюбилась в актёра».

19.25 «КЕНО».

19.30 «Зона Х». Итоги недели.

21.00 Панорама.

22.10 Худ. фильм «**Невалышка**».

1.05 Док. фильм «Звёздная жизнь» (Украина). Фильм «Откровенно о первой любви».

6.00, **9.00**, **11.00**, **13.00**, **16.00**, **18.00**, **20.30** Наши новости.

6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».

9.05 «Жить здорово!».

10.25 Сериал «**Моя жена меня приворожила**».

11.05, **13.05**, **16.10**, **18.15**, **21.00** Новости спорта.

11.10 Сериал «**Вызов**».

12.20 «Детективы».

13.10 «Контрольная закупка».

13.45 «Модный приговор».

14.50 «Понять. Простить».

15.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.

16.15 Сериал «**Обручальное кольцо**».

17.05 Сериал «**Слово женщине**».

18.20 ОНТ представляет: «Жди меня». Беларусь.

Суббота, 18 декабря

7.00 Мультфильмы.

7.15 Иснасьц.

7.40, **1.05** День спорта.

7.50 «Доброе утро, Беларусь!».

9.00, **12.00**, **15.00**, **19.00** Новости.

9.10 Здоровье.

9.45 «Повар на дому» (США).

10.15 «OFF STAGE LIFE» с Николаем Кириченко.

10.30 Док. фильм «Неизвестная версия. «Служебный роман»».

11.25 Худ. фильм «**Служебный роман**». 2 с.

14.35 «Зона Х». Итоги недели.

15.15 Новости региона.

15.35 Вокруг планеты.

16.15 «Проверка слухов».

16.45 Nota Bene.

17.10 Т/ф «Детское Евровидение - 2010: за кадром».

17.40 Відзакфильм АТН «Ідэальны горад графа Чарнышова» цыкла «Зямля беларуская».

17.55 «Ваше лото».

18.45 Лотерея «Пятёрочка».

19.25 «КЕНО».

19.30 Концертная программа «Вместе со своей страной».

21.00 Панорама.

21.50 Худ. фильм «**Нянька по вызову**».

23.40 Худ. фильм «**Красный жемчуг любви**».

7.00, **8.00**, **9.00**, **11.00**, **13.00**, **16.00**, **18.00**, **20.30**, **22.55** Наши новости.

7.05 ОНТ представляет: «Субботнее утро».

9.05 Сериал «**Моя прекрасная няня**».

10.15 «Здоровье».

11.05, **13.05**, **16.15**, **18.15**, **21.00**, **23.10** Новости спорта.

11.10 «Смак».

11.55 Премьера. «Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы».

13.10 «Умницы и умники».

14.00 «Минута славы».

16.20 «ДОстояние РЕСпублики: Игорь Матвиенко».

18.20 «ДОстояние РЕСпублики: Игорь Матвиенко». Продолжение.

19.30 ОНТ представляет: «Один

Воскресенье, 19 декабря

7.10 День спорта.

7.20 Худ. фильм «**Семь стариков и одна девушка**».

8.00, **10.00**, **11.00**, **13.00**, **14.00**, **16.00**, **18.00**, **20.00**, **23.30** Новости. Специальный выпуск.

9.00, **12.00**, **15.00**, **19.00** Новости.

9.25 «Арсенал». Программа об армии.

10.15, **15.35** «Беларусь открыта миру». Концертная программа.

12.25 Худ. фильм «**Белые Росы**».

15.20 Новости региона.

17.05 Суперлото.

18.30 «Славянский базар». Избранное.

19.30 «Спортлото 5 из 36».

19.50 «КЕНО».

21.00 Информационный канал.

7.00, **8.00**, **9.00**, **10.00**, **11.00**, **12.00**, **13.00**, **14.00**, **15.00**, **16.00**, **17.00**, **18.00**, **19.00** Наши новости.

7.10 ОНТ представляет: «Воскресное утро».

9.10 Воскресная проповедь.

9.25 Сериал «**Моя прекрасная няня**».

10.15 ОНТ представляет: «Золотая коллекция «Песняров»».

11.15, **12.15** ОНТ представляет: «Золотая коллекция «Песняров». Продолжение.

13.15 ОНТ представляет: «Союз».

13.45 ОНТ представляет: «Давай поженимся!».

14.15 ОНТ представляет: «Давай поженимся!».

15.15 ОНТ представляет: «Брэйн-ринг».

16.15 ОНТ представляет: «Брэйн-ринг». Продолжение.

16.30 ОНТ представляет: «Битва титанов».

17.15 ОНТ представляет: «Битва титанов». Продолжение.

18.15 ОНТ представляет: «Музыкальный суд». Финал.

19.15 ОНТ представляет: «Музыкальный суд». Финал. Продолжение.

20.00 Контурь.

21.05 Выборы-2010. Прямой эфир.

23.25 Премьера сезона «Лед и пламень».

настроения».

7.40, **20.10** «СТВ-спорт».

7.45 «Утро. Студия хорошего настроения».

8.30, **20.25** «**Правила угона**». Сериал.

9.30 «Добро пожаловать».

10.00 «Пять историй».

10.40 Худ. фильм «**Богатая и любимая**».

11.30 «Дальние родственники».

11.40, **17.30** «Званный ужин».

12.35, **18.30** «**Взрослые игры**». Сериал.

13.50 «Не ври мне!».

14.40 «**Студенты International**». Сериал.

15.30, **23.30** Сериал «**Дураки, дороги, деньги**».

16.50 «Здравствуйте, доктор!».

20.00 «Столичные подробности».

18.55 «Поле чудес».

20.00 «Время».

21.05 ОНТ представляет: «Что? Где? Когда?» в Беларуси. Зимняя серия игр.

22.45 Наша «Белараша».

23.20 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон».

2.30 Ночные новости.

7.00 ЛАДное утро.

8.00, **21.15**

Телебарометр.

8.05 Время футбола.

8.30, **16.15** Сериал «**Чисто английские убийства**».

9.35, **17.50** Сериал «**Семейный дом**».

10.40 Док. фильм «Время патриотов».

11.15 Гаспадар.

11.40 Кинопробы.

12.00 Живой звук.

12.40 Худ. фильм «**Дунечка**».

14.35 «Расшифровать дресс-код». Документально-познавательный цикл (Франция).

15.05 Внеклассный час.

15.20, **0.15** Сериал «**Налетчики**».

17.20 Все о безопасности.

против всех».

21.05 «Большая разница».

22.15 «Прожекторперискитон».

23.15 «Что? Где? Когда?».

0.30 Премьера. «Владимир Ворошилов. Вся жизнь - игра».

1.30 Ночные новости.

8.00 Все о безопасности.

8.25 «Лабиринты гісторыі беларускага фотамастацтва». 1 ч.

8.55 «Реальный мир».

9.30 Диалоги о рыбалке.

10.00 Женсовет.

10.40 Дача здоровья.

11.20 «Страсти по культуре» с Геннадием Давыдко.

12.05, **19.20** Телебарометр.

12.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция.

13.30 Сериал «**Дурнушка Бетти-3**».

14.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция.

16.15 Худ. фильм «**Любовь и голуби**».

18.20 «Новогодняя шутка с...» (Россия).

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига. Ливерпуль-Фулхем.

2.25 Худ. фильм «**Идальго**».

5.20 «Детективы».

7.20 Благовест.

7.45 Мир вашему дому.

8.00, **9.00**, **12.00**, **15.00** Новости. Специальный выпуск.

8.10 Кинопробы.

8.25 Врачебные тайны с доктором А.Терещенко.

9.15 Док. фильм «Время патриотов».

9.50 Школа ремонта.

10.55 Бухта капитанов.

12.20 Концертная программа.

13.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция.

14.40 «Права человека». Авторская программа Евгения Новикова.

15.20 Гаспадар.

15.50 Т/ф «**Красотки**».

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига. Челси-Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция.

19.55 Хоккей. Чемпионат мира U-20. Латвия - Беларусь.

22.00 Телебарометр.

22.20 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал.

23.50 Celine Dion «Taking Chances

20.15 «Добрый вечер, малыш».

21.25 «Пять минут» с Жаном Кодейбой.

21.30 «Правда». Программа Павла Корневского.

22.05 «Автопанорама».

22.55 ПРЕМЬЕРА! СТВ представляет: «Миссия секретна. История внешней разведки Беларуси». 2 с.

0.25 «**Спецкор отдела расследований**». Сериал.

1.20 «**Боец. Рождение легенды**». Сериал.

7.00 «Утро России».

9.20, **18.50** Сериал «**Ефросинья**».

10.10 Док. фильм «Прививка от невежества. Спасти ребенка».

11.00, **14.00**, **17.00**, **20.00** ВЕСТИ.

18.55 Хоккей. Чемпионат мира U-20. Беларусь-Великобритания. Прямая трансляция. В перерыве: Калыханка.

21.20 «Репортер «Белорусского времечка».

22.10 «Битва экстрасенсов».

23.20 «Пра мастацтва».

23.45 Диалоги о рыбалке.

1.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. Обзор.

6.00, **7.30**, **10.30**, **13.30**, **16.30**, **19.30**, **22.30** «24 часа».

6.10, **17.20** «Минщина».

6.20, **7.45** «Утро. Студия хорошего настроения».

7.40, **20.10** «СТВ-спорт».

8.30 «**Правила угона**». Сериал.

9.30 «Автопанорама».

10.00 «Пять историй».

10.40 Худ. фильм «**Богатая и любимая**».

11.30 «Дальние родственники».

11.40, **17.30** «Званный ужин».

12.35 «**Взрослые игры**». Сериал.

13.50 «Не ври мне!».

14.40 «**Студенты International**». Сериал.

15.30 Сериал «**Дураки, дороги, деньги**».

16.50 «Репортерские истории».

Прямая трансляция.

21.25 Худ. фильм «**Водопад Ангела**».

23.35 Живой звук.

0.20 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Полуфинал.

6.25 Худ. фильм «**МАРЬЯ - ИСКУСНИЦА**».

7.40 Худ. фильм «**БЛИЗНЕЦ**».

9.35 «Давай попробуем?».

10.30 «Минск и минчане».

11.05 СТВ представляет: «КульТУРА!».

11.35 «Солдаты. Золотые серии».

13.20 «Новые путешествия дилетанта».

13.55 Худ. фильм «**КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА**».

15.45 «Видимо-невидимо». Обзор международного шоу-бизнеса.

16.30, **19.30** «24 часа».

16.45 «Наше дело».

17.00 «Большой город».

17.35 Худ. фильм «**ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ**».

20.00 «СТВ-спорт».

20.10 «Звездный ринг». Иван Буслай против Софии Нихарадзе.

21.30 Худ. фильм «**ОДНАЖДЫ В**

World Tour». Концерт (США).

6.20 Худ. фильм «**АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК**».

7.30, **10.30**, **13.30**, **16.30** «24 часа».

7.40 Худ. фильм «**НА СПИНЕ У ЧЕРНОГО КОТА**».

9.00 СТВ представляет: «Говорит и показывает Минск». Радио OnLine.

9.30, **19.00** «Автопанорама».

10.00 «Очевидец представляет: самое смешное».

10.40 «Большой завтрак».

11.20 «Солдаты. Золотые серии».

13.00 «Здравствуйте, доктор!».

13.50 Худ. фильм «**ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА**».

16.50 «У парадного подъезда» с Екатериной Забенько.

17.25 Худ. фильм «**ЧАКЛУН И РУМБА**».

19.30 «Неделя».

21.10 СТВ представляет: юбилейный концерт народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры».

«Збірайцеся сябры».

0.05 Худ. фильм «**НЕЖНАЯ ЗИМА**».

7.00 «Вся Россия».

11.30, **17.20** «Кулагин и партнеры».

12.00, **20.30** Сериал «**Вы заказывали убийство**».

13.50, **16.50**, **19.50**, **23.20** Новости - Беларусь.

14.30 «О самом главном». Ток-шоу.

15.25 «Настоящая жизнь».

16.15 Сериал «**Дворик**».

17.50 Сериал «**Черная богиня**».

22.20 Сериал «**Телохранитель**».

«Как выглядит рай».

23.30 «ВЕСТИ.ru».

23.50 Док. фильм «Я еще все сыграю!». Вячеслав Невинный».

6.00 «Сегодня».

6.05 «НТВ утром».

8.40 «Следствие вели...».

9.35 «Обзор. Чрезвычайное

18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором Дмитрием Сайковым.

20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 Худ. фильм «**БЛИЗНЕЦ**».

22.55 «Горячий лед».

23.25 «Видимо-невидимо». Обзор международного шоу-бизнеса.

0.10 Худ. фильм «**ЭЛЕКТРА**».

1.45 «**Секретные материалы**».

7.00 «Утро России».

9.20, **18.50** Сериал «**Ефросинья**».

10.10 «Мой серебряный шар. Маргарита Володина».

11.00, **14.00**, **17.00**, **20.00** ВЕСТИ.

11.30, **17.20** «Кулагин и партнеры».

12.00 Сериал «**Вы заказывали убийство**».

13.50, **16.50**, **19.50**, **23.20** Новости - Беларусь.

14.30 «О самом главном». Ток-шоу.

15.25 «Настоящая жизнь».

16.15 Сериал «**Дворик**».

17.50 Сериал «**Черная богиня**».

20.30 «Юрмала-2010». Фестиваль юмористических программ.

22.25 «Девчата».

23.30 Худ. фильм «**Единственная**».

6.00 «Сегодня».

6.05 «НТВ утром».

ВЕГАСЕ».

23.20 «Неформат»: Фредди Хаймор, Кери Рассел и Джонатан Рис-Майерс в фильме «**АВГУСТ РАШ**». США.

1.20 «**Секретные материалы**». Сериал.

7.00 Мультфильмы.

7.15 Худ. фильм «**Лимузин цвета белой ночи**».

8.40 «Юрмала-2010». Фестиваль юмористических программ.

10.25 «Утренняя почта с Ларисой Грибалевой».

11.00, **14.00** ВЕСТИ.

11.10 «Субботник».

11.50 Худ. фильм «**Единственная**».

13.45 «Комната смеха».

14.15 «Заметки натуралиста».

14.50 Док. фильм «Искатели».

15.50 Док. фильм «Трагедия Галичской Руси».

16.50 Худ. фильм «**Выйти замуж за капитана**».

18.25 «Честный детектив».

19.00 «Картина мира» с Юрием Козиятко.

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

20.45 Сериал «**Сваты-3**».

0.35 ПРЕМЬЕРА. «Новая волна - 2010». Лучшее.

7.25 Сериал «**Сваты-3**».

11.00, **14.00** ВЕСТИ.

11.15 «Сам себе режиссер».

12.10 Концерт Людмилы Гурченко и Бориса Моисеева «Петербург-Ленинград».

13.50, **16.50**, **19.50**, **23.00** Новости - Беларусь.

14.15 «Смехопанорама».

14.45 «Городок». Дайджест.

15.15 Док. фильм «Романтика ромansa».

16.05 Док. фильм «Армен Джигарханян. Здравствуйте, это я».

17.00 Худ. фильм «**Проверка на дорогах**».

18.50 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

21.05 ПРЕМЬЕРА-2010. «Стиляги-шоу с Максимом Галкиным». Гала-концерт.

23.10 ПРЕМЬЕРА-2010. «Стиляги-шоу с Максимом Галкиным». Гала-концерт. Продолжение.

23.50 1/2 финала первой лиги «КВН».

7.30 Мультфильмы.

8.00 «Сегодня».

8.20 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.

происшествие».

10.00 «Сегодня».

10.20 «И снова здравствуйте!».

11.15 «Спето в СССР».

12.05 «До суда».

13.00 «Сегодня».

13.35 Худ. фильм «**Кодекс чести**».

15.10 «Дело вкуса».

15.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

16.00 «Сегодня».

16.25 Сериал «**Возвращение Мухтара**».

18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

19.00 «Сегодня».

19.45

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ БЕЛОРУССКОЙ ПОЧТЫ!

Новый год - это ожидание чуда, перемен, исполнений желаний, и с кем, как не со сказочным старожилом - Дедом Морозом!

В преддверии новогодних праздников Ивановский районный узел почтовой связи проводит во всех отделениях почтовой связи города и района ярмарки-продажи по реализации новогодних открыток.

*Осуществляем прием письменных поздравлений от Деда Мороза детям с 1 декабря по 28 декабря 2010 г.

*Оказываем услуги по доставке новогодних подарков с 24 декабря по 7 января по г. Иваново.

Стоимость письменного поздравления от Деда Мороза по Республике Беларусь - 23000 руб., в Россию и Литву - 36580 руб., в другие страны - 38710 руб.

Почтовый подарок включает в себя новогоднюю открытку с поздравлением от Деда Мороза, развивающую книжку "Новогодние приключения" с играми, загадками, кроссвордами, шоколадку и мягкую игрушку - зайца, которая является символом наступающего года.

Поздравляем всех клиентов белорусской почты с праздниками, всегда рады видеть вас в наших отделениях почтовой связи!

Администрация Ивановского РУПС.



ОАО "Брест-ВТИ" Продажа, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание

ВЕСЫ; ФАКСЫ; СЕЙФЫ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ

автоматизация торговли, расходный материал, бумага

г. Пинск, ул. Ленина, 15

8-0165-32-40-52, 8-029-173-40-52, 205-40-52

г. Брест, ул. Светлая, 1 г. Столин, ул. Ленина, 6

8-0162-16-60-42, 46-05-51 8-0165-52-26-82, 8-029-728-96-65

Переработка лома содержащих драгметаллы. Тел. 8-0162-44-82-24

ПРОДАЮТСЯ

БЛОКИ г/с, фундаментные (демлеры).

КИРПИЧ силикатный, лицевой.

ШИФЕР.

ЦЕМЕНТ. Доставка.

Телефоны: **31-8-11, 8-029-795-22-85, 8-044-451-05-02.**

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РУК до 22.07.2012г. ИП: ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

ПРОДАЮТСЯ

4-КОМН. КВАРТИРА. Тел.: **8-029-209-16-24, 8-029-642-57-64.**

3-КОМН. КВАРТИРА в г. Иваново. Тел.: **2-52-04, 8-033-605-11-61.**

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА. Тел.: **227-61-56, 227-61-57 (МТС).**

ДОМ дер. по ул. Полеская с хозпостр. (0,25 га). Тел. **8-044-799-01-54.**

срочно ЖИЛОЙ ДОМ в г. Иваново. Тел.: **8-029-960-37-82, 45-3-97.**

ДОМ на 2 входа в г. Пинске; новая **СПАЛЬНЯ «Верди».** Тел. **342-33-73 (Vel).**

ДОМ по ул. Комарова, 6, 12 тыс. у. е. Тел.: **798-49-73 (МТС), 2-31-26.**

ДОМ по ул. Кирова, 9. Телефон **2-18-65.**

ДОМ. Т. **8-029-822-28-68.**

кирпичный ДОМ. Тел. **2-68-98.**

ДОМ или обменяю на **2-КОМН. КВАРТИРУ** с доплатой. Тел. **8-029-791-49-57.**

ДОМ или обменяю на **1-КОМН. КВАРТИРУ.** Тел. **2-63-66.**

МЕЛЬНИЦЫ бытовые, **220В 170, 250, 300, 350, 400 кг/ч; КОРМОИЗ-МЕЛЬЧИТЕЛИ 220В; ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 20 л. (наливные), 220В; ОБОГРЕВАТЕЛИ (на дизельном топливе); ПУШКИ ТЕПЛОВЫЕ (1,5-6 кВт).** Гарантия, бесплатная доставка по РБ. Тел.: **8-029-778-20-71, 8-029-187-20-62.** ООО "САВИА" УНН 191103114, Лиц. №2900005584573 выд. Минским РУК до 5.03.2014 г.

КОМПЬЮТЕР срочно, недорого. Тел.: **2-84-14, 304-53-47 (МТС).**

ХОЛОДИЛЬНИК; детская КРОВАТКА, б/у. Тел.: **2-21-72, 825-64-52 (МТС).**

НОКИА-6700, X6 2 сим. карты. Тел. **8-029-634-72-54.**

ЭЛЕКТРОБАЯН. Тел.: **2-29-86, 8-029-221-14-74.**

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, недорого. Тел.: **5-00-72, 8-029-388-91-23.**

ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛКИ, ДОСКА ПОЛА, ВАГОНКА. Доставка. Тел. **8-029-794-29-09.** ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246

ВОЗ, 180 тыс. руб.; ПЛУГ; СОШКА; БОРОНА. Тел.: **2-43-59, 226-23-06 (МТС).**

ЗЕРНОВАЯ МЕЛЬНИЦА. Тел. **8-029-725-93-17.**

КОМПЬЮТЕР б/у. Тел. **8-029-521-89-54.**

КОЛЯСКА детская, б/у. Тел.: **2-30-36, 8-029-790-53-09.**

ПОЛКАБАНА. Тел. **8-033-318-11-26.**

ТУШКА КАБАНА. Тел. **8-029-795-01-89.**

молодые КУРЫ. Тел. **2-29-86, 8-029-221-14-74.**

РЕМОНТ холодильников, морозильников по городу и району. **ГАРАНТИЯ.**

Прием заявок по телефону: **8-029-346-23-21, 728-35-03, 2-60-79.** Стаж работы по специальности 24 года. ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

Лиц. №14450/0431571 выд. Пинским РУК до 25.03.2013г.

Компьютерный магазин "F1"

КРЕДИТ под 2%

- Компьютеры
- Периферия
- Ноутбуки
- Автозвук

Адрес. г. Иваново, ул. Ленина 109 ("Универсам №1" возле поликлиники) моб. (Life) **8025-947-37-90 (МТС) 521-44-61 (Velc) 480-22-66** На 12 мес. без поручителей, оформление на месте за 15мин Доставка, установка, гарантия до 36 месяцев!!!

Уважаемые граждане!

Брестский филиал РУП "Белпочта" информирует вас о продаже изолированного помещения с инвентарным номером 132/D-2739 (помещение бывшего отделения почтовой связи) общей площадью 79,7м² (с 1/2 кирпичной пристройкой и дощатым забором), расположенного по адресу: **ул. Школьная, 2, д. Потаповичи, Ивановский р-н, Брестская обл.** Продажа объекта будет осуществляться через аукцион, который состоится 28.12.2010 г. Начальная цена продажи 17627975 белорусских рублей. Более подробную информацию можно получить по телефонам: **8-0162-20-57-21, 8-0162-22-06-13 (г. Брест), 8-01652-2-42-80 (г. Иваново).** Администрация Брестского филиала РУП "Белпочта".

КУПЛЮ

КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: **8-01642-4-24-19, 8-029-798-05-46.** ИП ЯНИШЕВСКИЙ О. И. УНН 290746684

БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: **8-0163-34-46-17, 8-029-522-35-99.** ИП КАММЕРЦЕЛЬ В. И. УНН 2904404052

КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. Т.: **(8-029)-805-99-19, 862-46-79.** ИП АДОЛФИНСКИЙ В. И. УНН 290656015

КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: **8-029-829-23-26, 8-029-823-88-54.** ИП ДЕНЕСЮК А. Н. УНН 290340309

БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕРЕБЕНКА. Тел. **8-029-790-91-18.** ИП НОВИК С. Д. УНН 290634735

ТЕЛЯТ, БЫКА, ТЕЛКУ. Тел. **8-029-206-92-78.** ИП СТЕФАНОВИЧ Н. В. УНН 290223322

КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА. Тел. **8-029-520-25-94.** ИП МИХИЛОВЕЦ В. С. УНН 290358263

ТЕЛКУ. Тел. **8-029-725-23-84.** ИП ЛИТВИНОВИЧ Н. И. УНН 290332222

КОРОВУ, ЛОШАДЬ. Тел. **8-029-220-62-44.** ИП КОБАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290223322

ТЕЛЕНКА, КОНЯ, КОРОВУ. Тел. **8-029-726-81-51.** ИП КОЗОВАЛЮК А. В. УНН 290102783

КОРОВУ, ЛОШАДЬ, ТЕЛКУ. Тел.: **8-029-529-52-29, 8-044-457-41-84.** ИП ГИРИН М. П. УНН 290752412

ТЕЛКУ. Дорого. Тел. **8-033-605-96-43.** ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

ЗАКУПАЕМ СВИНИНУ. Тел. **8-029-798-12-71.** ИП МАЛИЧЕ М. УНН 290820356

КУПЛЮ КАБАНА (70 кг.). Тел.: **8-033-604-19-17 (МТС), 8-029-795-48-20 (МТС).**

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, бамбуковые ЖАЛЮЗИ москитные сетки Быстро, качественно. Телефоны: **8-029-727-45-12, 8-029-829-66-36.** ОДО "ФОРМУЛА ЮТА" УНН 290488514

Филиалу Ивановского райпо "Кооптранс" на постоянную работу требуются: **МЕХАНИК гаража; ТРАКТОРИСТ; ВОДИТЕЛИ с опытом работы.** Справки по тел. **2-54-13.**

ОГРАДЫ

металлические, полимерные, из нержавеющей стали, трубы, кресты. ДОСТАВКА. г. Береза, ул. Ленина, 107, павильон «Память». Тел.: **8-029-521-25-65, 8-029-387-73-19, 8-01643-4-61-09 (после 18.00).** ИП МЕДВЕДЬ А. С. УНН 290729756 св. №0117331 от 22.12.06г.

Сердечная благодарность

Навсегда ушел от нас наш дорогой, никем не заменимый человек: любимая жена, нежная мамочка, заботливая бабушка, единственная дочь и невестка - Людмила Михайловна Ярмола.

Нет на свете таких слов, чтобы выразить горечь и боль невосполнимой утраты. Мы всегда понимали, насколько драгоценной и нужной для всех нас была наша Любочка, но, потеряв ее навсегда, еще больше осознаем, чувствуем, как не хватает ее на этой большой Земле...

Хочется выразить искреннюю благодарность и сердечную признательность всем, кто в тяжелые траурные дни нашей скорби пришел выразить свое соболезнование и почтить память самого дорогого и любимого нами человека, а также оказал моральную и материальную поддержку. Огромное спасибо и искренняя благодарность всем нашим родным и близким, коллегам УЗ «Ивановская ЦРБ», педиатрического отделения, Ивановского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь, служителям, прихожанам, молодежи и детям воскресной школы Ивановской церкви Христиан Веры Евангельской, а также семьям Пусковых, Кухарчук, Тимошук, Ваврук, Аksenовых, Андроновичей, соседям и друзьям, всем добрым людям, которые не остались равнодушными к нашему горю.

Пусть Господь благословит ваши дома и семьи, хранит ваших родных и близких, подарит вам долгие счастливые годы на земле.

С уважением и благодарностью А.П. Ярмола, мои дети и их семьи. г. Иваново.

ПРОДАЮТСЯ сетка-рабица, столбы, проволока, профнастил. Тел.: **2-42-12, 8-029-728-64-78.** Лиц. №12300/0280895 выд. Ивановским РУК до 26.04.2014г. УНН 290109402

АВТОСАЛОН Продаются а/м **ВАЗ-21053**, 2004 г.в. Тел. **8-033-642-93-26 (МТС).**

а/м **ФОРД-СИЕРРА**, по 3/ч. Тел. **809-13-47 (МТС).**

а/м **ВАЗ 2103** на 3/ч; **ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "Аристон"**, б/у 1 год. Тел. **8-029-976-61-12.**

м/а **VW-T2**, 86 г. в., 1.6Д, 1200 у. е. Тел. **8-033-302-56-83.**

ШИНЫ 185/65/14, новые и б/у, дешево; **ТЕЛЕВИЗОР** ЖК "Самсунг" UE-40C6500. Телефон **2-61-23.**

а/м **СЕАТ-ТОЛЕДО**, 92 г.в., 1.8Б, недорого. Тел. **8-029-222-65-21.**

а/м **МИЦУБИСИ-КАРИЗМА**, 98 г.в., 1.9ТД. Тел. **8-029-605-29-28.**

а/м **РЕНО-ЛАГУНА**, 94 г.в., 1.8 моно. Тел. **8-029-223-49-43.**

а/м **МЕРСЕДЕС-190**, 2.0Д по 3/ч. Тел. **8-033-318-45-30.**

а/м **ПЕЖО-406**, 2.0Д, 2001 г. в. Тел. **8-029-521-01-86.**

ПАМЯТНИКИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА в здании ФОКа с 9.00 до 18.00. Воскресенье - с 9.00 до 15.00. Выходной - суббота. Тел. **8-029-606-86-97.** ЧТПП «Пинагрант» УНН 290491603

ПАМЯТНИКИ

из черного гранита, мраморной крошки, портреты, фотомедальоны. (ДОСТАВКА, УСТАНОВКА). НАШ АДРЕС: г. Иваново, ул. Космонавтов, 16. Тел.: **2-59-16, 8-029-207-52-29, 8-029-727-58-21.** УНН 200619523

УП "Ивановское ПМС" выражает искренние соболезнования Козелу Анатолию Федоровичу в связи с постигшим его горем - смертью **ОТЦА.** Пусть наши слова сочувствия облегчат Вашу боль.

Уважаемые Анатолий Федорович, Лидия Михайловна Козел и ваши дети!

Примите наши глубокие соболезнования по поводу постигшего вас горя - смерти **ОТЦА, СВЕКРА, ДЕДУШКИ и ПРАДЕДУШКИ.**

Пусть наши искренние слова сочувствия облегчат боль утраты дорогого вам человека.

Жильцы 3-го подъезда д. №13 А по ул. К. Маркса.

Коллектив работников ГУО "Мохровская средняя общеобразовательная школа" выражает глубокие соболезнования Козелу Владимиру Федоровичу в связи с постигшим его горем - смертью **ОТЦА.**

Бродницкий сельский исполнительный комитет выражает глубокие соболезнования бывшему работнику сельсполкова Козелу Анне Максимовне в связи с постигшим ее горем - смертью **МУЖА.**

Коллектив работников ГУО "Мотольская СОШ" выражает глубокие соболезнования Мащукевич Валентине Ивановне и ее семье в связи с постигшим их горем - смертью **МАТЕРИ, ТЕЩИ и БАБУШКИ.**

Работники филиала "Санаторий "Алесь" ОАО "СКО "Брестагроздравница" глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника **САУТУТЫ Николая Деонисовича** и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

Районный комитет профсоюза работников образования и науки, его президиум выражают глубокие соболезнования председателю профсоюзного комитета ГУО "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Иванова" Романюку Владимиру Валерьевичу в связи с постигшим его горем - смертью **МАТЕРИ.**

Искренне разделяем с Вами горечь и боль утраты.

Бродницкий сельский исполнительный комитет выражает глубокие соболезнования воспитательнице Ячковичского детского сада Гринько Ирине Павловне в связи с постигшим ее горем - трагической смертью **ДОЧЕРИ Ольги.**

Коллектив работников филиала "Оптторг" Ивановского райпо выражает соболезнования заготовителю Тупица Марии Ивановне в связи с постигшим ее большим горем - смертью **ОТЦА.**

Коллектив работников и профком ЧСУП "Ляховичское-Агро" скорбят по случаю смерти пенсионерки **КУХАРЧУК Галины Ивановны** и выражают глубокие соболезнования ее родным и близким.

Коллектив работников и профком ЧСУП "Ляховичское-Агро" выражают глубокие соболезнования Свирид Екатерине Алексеевне по поводу постигшего ее горя - смерти **МАТЕРИ.**